



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

СА «ЗВЯЗДОЙ» — У НОВЫ ГОД

Працягваецца падпіска на I квартал і I паўгоддзе 2008 года. Падпісныя цэны на газету «Звязда» (у рублях)

Індэкс	на 1 месяц	на 3 месяцы	на 6 месяцаў
63850 (індыўідуальны)	8800	26400	52800
63145 (індыўідуальныя льготы для пенсіянераў, ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны)	8300	24900	49800
63858 (ведамасны)	14000	42000	84000
63239 (ведамасныя льготы для ўстаноў міністэрстваў культуры, адукацыі і аховы здароўя)	12800	38400	76800

У Беларусі павялічаны памер усіх відаў дзяржстывендыі навуцэнскай моладзі

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 26 снежня падпісаў указ № 665, згодна з якім павялічаны памер усіх відаў дзяржаўных стывендыі навуцэнскай моладзі.

Памеры стывендыі для студэнтаў ВНУ ўзрастаць на Br6,6 тыс.—Br10,1 тыс. і складуць ад Br89,4 тыс. да Br142,6 тыс. Навучэнцам устаноў, якія забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай адукацыі, стывендыі павялічаны на Br5,6 тыс.—Br8,9 тыс., дзякуючы чаму іх узровень дасягне ад Br75,1 тыс. да Br120,1 тыс. Для навуцэнцаў, якія атрымліваюць прафесійна-тэхнічную адукацыю, стывендыі павялічваюцца на Br3,5 тыс.—Br7,5 тыс. Яны складуць ад Br48,3 тыс. да Br77,3 тыс. Перазлік стывендыі будзе праведзены з 1 лістапада 2007 года. «Указ прыняты ў мэтах узмацнення сацыяльнай абароны навуцэнскай моладзі», — падкрэсліў у прэс-службе Прэзідэнта.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Не льготы, а падтрымка?

З 17 снежня ў краіне пачаў дзейнічаць Закон «Аб сацыяльных льготах, правах і гарантыях» і адначасова — прыняты меры па сацыяльнай падтрымцы некаторых катэгорый грамадзян. Асноўны напрамак гэтай падтрымкі вядомы. Асобы з даходамі, ніжэйшымі за бюджэт пражытоковага мінімуму, змогуць атрымаць адрасную сацыяльную дапамогу. І плюс да таго, маламаёмныя жыхары Беларусі, якія апынуліся ў складанай сітуацыі, будуць прэтэндаваць на аднаразовыя выплаты. Між тым, варта заўважыць — паралельна пачынаюць «працаваць» і іншыя новаўвядзенні.

Цяжка? Узгадай субсідыю

Ці не галоўнае пытанне ўзімку — аплата жыллёва-камунальных паслуг. Аднак, як паведаміла падчас сустрэчы з журналістамі намеснік начальніка ўпраўлення эканомікі Мінжылкамгаса Алена ДУДЗІНСКАЯ, аказ туды адбыліся змяненні невялікія — сідкі былі скасаваныя толькі для былых вязняў канцлагераў, турмаў і гэта, ветэранаў баявых дзеянняў на тэрыторыі іншых дзяржаў і членаў сем'яў некаторых катэгорый льготнікаў.

Да таго ж, нагадавала Алена Дудзінская, грамадзяне з невысокім узроўнем даходаў змогуць разлічваць на атрыманне безнаўчыных жыллёвых субсідый на новых правах. У прыватнасці, такія субсідыі будуць прадастаўляцца гараджанам, у якіх памер аплаты за кватэру перавышае 20 працэнтаў, і вяскоўцам, у якіх памер аплаты перавышае 15 працэнтаў сукуплага даходу сям'і. Да слова, само па сабе гэта павінна прывесці да росту папулярнасці субсідый. І, адпаведна, да павелічэння фінансавання падобнага віду падтрымкі — з 3 млрд рублёў сёлета да 6,8 мільярда налета.

Для 101 хваробы

Не менш вострай застаецца тэма лекаў. Паводле слоў намеснік начальніка ўпраўлення арганізацыі медычнай дапамогі Міністэрства аховы здароўя Людміла ЖЫЛЕВІЧ, у далейшым выдкнутыя льготы заважыцца за інвалідамі вайны, інвалідамі I і II груп. Што да рашэння наконт пазбавлення сідкі інвалідаў III групы, то тлумачэнне тут наступнае — большасць з гэтых людзей працуе. Пры гэтым, падкрэсліла Людміла Жылевіч, многія катэгорыі грамадзян змогуць карыстацца лекамі бясплатна незалежна ні ад групы інваліднасці, ні ад узросту. Гэта стала магчымым дзякуючы прыняццю дзямі ўрадавай пастановай

Варыянт — падвоз

Нарэшце, таксама папулярныя пытанні — наконт праезду. Як вядома, зараз у студэнтаў і навуцэнцаў транспартных льгот ужо няма. Аднак, заўважыла намеснік начальніка ўпраўлення сацыяльна-эканамічнага развіцця Міністэрства адукацыі Святлана ДАРМЕШКІНА, на праезд гэтым катэгорыям можа прадастаўляцца матэрыяльная дапамога са стывендыяльнага фонду ці са сродкаў ад пазабюджэтнай дзейнасці. Рашэнне аб аказанні такой дапамогі павінна прымацца кіраўніцтвам навуцэнскай устаноў, і ў бліжэйшы час на гэты конт плануецца распрацаваць спецыяльнае палажэнне — уласна кажучы, у ім і будзе вызначана, хто са студэнтаў і навуцэнцаў зможам прэтэндаваць на своеасабліваю кампенсацыю.

Прычым, заўважыла Святлана Дармешкіна, ёсць варыянт, калі ў тым ліку гэта падтрымка пачне аказвацца «платнікам» — праўда, толькі за кошт «пазабюджэткі». Асобная гаворка аб школьніках з сельскай мясцовасці, якіх ездзіць на навучанне ў іншы населеныя пункты. Ільгота для такіх вучняў заважыцца толькі на міжнародных аўтобусах у межах свайго раёна. А вось па прыграднам транспарце — не. Разам з тым, нагадавала Святлана Дармешкіна, Закон «Аб адукацыі» прадугледжвае магчымасць бясплатнага падвозу вясковых дзяцей да месца навучання. Прычым гэта пытанне бачыцца трэба ставіць па месцы жыхарства — у райвыканкам або ў сельсаветах. Плюс да таго варта зазначыць: тыя ж раённыя ўлады могуць прымаш рашэнне аб набыцці для школьнікаў з сельскай мясцовасці праязных.

Сяргей ГРЫБ.

КІРАЎНІЦТВА БЕЛАРУСІ БУДЗЕ РАБІЦЬ УСЁ Ў ІМЯ ШЧАСЛІВАГА ДЗЯЦІНСТВА МАЛЕНЬКІХ ГРАМАДЗЯН КРАІНЫ

Кіраўніцтва Беларусі будзе рабіць усё, каб у маленькіх грамадзян краіны было шчаслівае дзяцінства, а бацькам было лягчэй выхоўваць сваіх дзяцей. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на галоўнай блыцы краіны ў Палацы Рэспублікі ў ходзе навагодняй дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці».

«У апошні снежаньскі дні мы ўсе чакаем цудоўнага імгнення, калі пачнецца Новагодня ўрачыстасць. А які ж навагод бы без галоўнай ёлкі. Сёння тут сабраліся самыя лепшыя, выдатныя вучбы, якія і стаяць першымі гасцямі нашага Дзеда Мароза», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Адыводзячы год быў нашым годам — Годам дзіцяці. Менавіта ў гэтым годзе з'явілася на свет больш, чым калі-небудзь за апошнія дзесяцігоддзі, маленькіх грамадзян Беларусі», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.



Фота БЕЛТА



Прэзідэнт пажадаў дзецям быць сапраўднымі патрыятамі, любіць Радзіму гэтак жа шчыра, як сваіх бацькоў, братоў і сястры. Падарункам для дзяцей стаў навагодняй паказ — чароўная казка з музык, песнямі, прыгодамі і чудамі, а таксама ласункі ад Дзеда Мароза, Снягуркі і Мышкі.

Навагодняя дабрачынная акцыя «Нашы дзеці» праводзіцца з 20 снежня 2007 года па 10 студзеня 2008 года ў адпаведнасці з паста-

зідэнта, праграма якой праду- гледжвае забяспліваючы прагра- му, экскурсію па Мінску, навед- ванне Нацыянальнай бібліятэкі і цырка.

У гэтым годзе на галоўную ёлку краіны запрошаны 2370 дзяцей ва ўзросце 8—14 гадоў з розных рэгіёнаў Беларусі. У іх ліку дзеці-сіроты і дзеці, якія засталіся без апекі бацькоў, дзеці з сям'яў бежанцаў, дзеці ваен- ных і супрацоўнікаў праваахоў- ных органаў, загінуўшы пры вы- кананні свайго абавязку, а так- сама пераможцы міжнародных, рэспубліканскіх і рэгіянальных алімпіяд, творчых конкурсаў, фестываляў, спартыўных спа- борніцтваў і іншыя навуцэнцы, якія дасягнулі поспехаў у вучобе і грамадскай рабоце.

Навагодні паказ у Палацы Рэспублікі ў дні школьных канікулаў у перыяд з 3 па 4 студзеня 2008 года наведваюць таксама дзеці з 9 ра- ёнаў Мінска. З 26 па 30 снежня 2007 года дабрачынныя святы пра- ходзяць у кожным абласным цэнт- ры і сталіцы краіны.

У Беларусі 2007 год быў аб'я- лены Годам дзіцяці. Сістэмай дзяр- жаўных дапамог было ахоплена

486 тыс. дзяцей. Спецыялісты ўстаноў адукацыі аказвалі неабход- ную дапамогу прыёмным і аплікан- скім сем'ям (у агульнай колькасці 13 тыс. сем'яў), 29 тыс. 443 дзець- цям, якія знаходзяцца ў сацыяль- на неабароненым становішчы. Для правядзення дабрачыннай акцыі «Дзіця ідзе ў школу» выдзелена Br1,5 млрд. Дзяцей, якія пацярпе- лі ў выніку катастрофы на Чарно- більскай АЭС, прымаюць больш як 80 здравуіц краіны. За 11 ме- сяцаў 2007 года за кошт бюджэт- ных сродкаў было аздораўлена 131 тыс. такіх дзяцей. Выдзеленыя фін- ансавыя сродкі з мясцовых бюджэ- таў далі магчымасць бясплатна аздораўляць 16,9 тыс. дзяцей-сірот і 3,1 тыс. дзяцей-інвалідаў у лет- ных лагерах. Акрамя таго, для рэ- алізацыі спартыўнага патэнцыялу дзяцей на базе цэнтраў фізкультур- на-аздраўленчай работы па месцы жыхарства і раённых фіз- культурна-спартыўных клубаў створа- на 3 тыс. 850 груп і секцый па розных відах спорту, а таксама 34 дзіцяча-юнацкія клубы фізічнай пад- рэўтоўкі.

Паводле паведамленняў Прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

РОЗГАЛАС

А П О Ш Н Я Я І Н Ф А Р М А Ц Ь С У Т А К

У 2008 ГОДЗЕ ДЭНАМІНАЦЫІ РУБЛЯ НЕ БУДЗЕ...

Чуткі наконт будучыні беларускага рубля, што час ад часу з'яўляюцца і, зразумела, актыўна абмяркоўваюцца насельніцтвам, напярэдадні 2008 года ануі сталі адной з актуальных тэм: зараз, у прыватнасці, людзі цікавяцца тым, а ці сапраўды ў наступным годзе будзе праводзіцца дэнамінацыя нацыянальнай валюты?

Як зазначыў прэс-сакратар Нацыянальнага банка Міхаіл Журавовіч, галоўны банк не плануе ў будучым годзе праводзіць дэнамінацыю рубля. Больш за тое, ён падкрэсліў, што курс нацыянальнай валюты ў 2008 годзе будзе па-ранейшаму стабільным: прадугледжваецца, што змяненне года курса ў дачыненні да долара ЗША будзе знаходзіцца ў межах плюс-мінус 2,5 працэнта на 1 студзеня 2009 года.

— У наступным Нацыянальны банк мае намер праводзіць палітыку ўмацавання нацыянальнай валюты, — каментуе перспектывы беларускага рубля Міхаіл Журавовіч. — Мы не першы год праводзім і ў далейшым будзем прытрымлівацца працэнтнай палітыкі, якая накіравана на забеспячэнне больш прывабных умоў па зберажэннях менавіта ў беларускіх рублях (г.зн. працэнтная стаўка па рублёвых укладах прыносіць укладчыку большы даход, чым заахаванне валютнага ўкладу). Акрамя таго, узровень працэнтных ставак па дапазгах у нацыянальнай валюце, як заўсёды, будзе перавышаць тэмпы інфляцыі.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

СВЯТОЧНЫ ГРАФІК ПАЛІКЛІНІК

У сувязі з пераносам рабочых дзён Міністэрствам аховы здароўя ўнесены пэўныя змяненні ў графік работы медычных устаноў.

Так, амбулаторна-паліклінічныя ўстановы будуць працаваць 29 снежня і 12 студзеня па графіку рабочага дня, 31 снежня — па графіку перадсвяточнага дня, 1 студзеня — па святковым графіку (у паліклініках у гэты дзень можна будзе знайсці толькі дзяржаўных спецыялістаў) і 2 студзеня — па суботнім графіку.

Надзея НІКАЛАЕВА.

РЫНКІ ПРАЦУЮЦЬ БЕЗ ВЫХАДНЫХ

Як паведаміў журналісту «Звязды» ў галоўным упраўленні спажывецкага рынку Мінгарвыканкама, 31 снежня ў сталіцы збіраюцца працаваць усё харчовыя і рэчавыя рынкі, выхадны дзень сабе зробілі ў панядзелак толькі рынкі будаўнічых матэрыялаў.

У першы дзень новага года ўсе рынкі будуць зачыненыя. А 7 студзеня сталічныя рынкі будуць працаваць выбарчана. У прыватнасці, свой намер працаваць на прыватна-агра-арыянах Калыда падвердзілі на канец года рынкі «Ракаўскі кірмаш», «Кастрычніцкі», «Даўгінаўскі», «Велазаводскі», «Светла», «Уральскі» і «Маскоўскі».

Надзея НІКАЛАЕВА.

БЕНАЗІР БХУТА ЗАГІНУЛА ПРЫ ТЭРАКЦЕ

Былы прэм'ер-міністр Пакістана, лідар апазіцыі Беназір Бхута памёр у шпіталі.

У чэрвені 27 снежня падчас выбуху на мітынг апазіцыі ў пакістанскім горадзе Равалпінды экс-прэм'ер атрымала сур'ёзнае раненне ў шыю. У бліжэйшым шпіталі ёй праводзілі экстраную аперацыю. У выніку здарэння паводле розных звестак загінула каля 25 чалавек, больш за 40 атрымалі раненні. Загінуў унікальны для Усходу палітык: Бхута двойчы займала пасаду прэм'ер-міністра. Яна пайшла з жыцця як і ўсе мужчыны ў яе сям'і ў Бхута загінулі бацька і два браты. Дарчы, гэта быў не першы замак на жыццё экс-прэм'ера. Адрэз пахля прыбыцця Бхута са шматгадовай эміграцыі ў горадзе Карачы на шляху картэжа спрацавалі дзве бомбы. Тады загінулі каля 140 чалавек, аднак сама Бхута ўцалела. На мясцох адбыцця 8 студзеня парламенцкіх выбараў Беназір Бхута мела намер вывесці супраць прыльнікаў прэзідэнта Мушаррафа.

БМЗ І БСГА — ПАРТНЁРЫ

Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія і Беларускі металургічны завод падпісалі дагавор аб навукова-практычным супрацоўніцтве на 2008—2010 гады. Галоўная мэта падпісанна такога пагаднення — навуковая распрацоўка прагрэсіўнай арганізацыйна-тэхналагічнай мадэлі гаспадарання і яе рэалізацыя на прыкладзе дачынага сельскагаспадарчага прадпрыемства «Папаратнае» Жлобінскага раёна. Плануецца вывесці яго на ўзровень лідараў сельскагаспадарчай галіны рэспублікі.

Кар. «Звязды».

БЕЛАРУСБАНК 1922-2007 **85 ЛЕТ**

Уважаемые жители и гости республики!

Учитывая пожелания граждан, ОАО «АСБ Беларусбанк» продлевает прием денежных средств на срочный банковский вклад в белорусских рублях «ОСОБЬИЙ» до 15 января 2008 года.

Разместите свои денежные средства в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк» в легкоуправляемый и высокодоходный вклад «ОСОБЬИЙ»:

- по вкладу установлена в течение первых 2 месяцев с даты открытия счета фиксированная процентная ставка в размере 14,5 %;
- ежемесячная капитализация процентов и возможность получения капитализированного дохода без пересчета по пониженной процентной ставке;
- со дня истечения 2 месяцев с даты открытия счета доход составляет 12 % и вкладчиком предоставлено право совершения любой расходной операции по счету без пересчета по пониженной процентной ставке;
- дополнительные взносы в течение всего срока хранения;
- возможность открытия вклада на другое лицо;
- срок хранения вклада — 36 месяцев.

ОАО «АСБ Беларусбанк» поздравляет жителей и гостей республики с Рождеством и Новым годом! Здоровья, благополучия, счастья в наступающем году!

ОАО «АСБ Беларусбанк» надеется, что наше сотрудничество будет более тесным и взаимовыгодным в наступающем году!

Дополнительную информацию о продуктах и услугах банка можно получить в любом учреждении ОАО «АСБ Беларусбанк» или на веб-сайте банка

<http://www.belarusbank.by>

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2006 г.
Вклады до востребования	3,7	80,7	137,9	243,8	185,9	249,2	243,8	350,3	320,6	767,7	337,2	25 062,8	27 983,6
в том числе: в белорусских рублях	3,0	78,2	133,3	238,7	178,5	239,2	230,8	338,4	310,1	752,2	327,9	24 805,9	27 636,2
в иностранной валюте	0,7	2,5	4,6	5,1	7,4	10,0	13,0	11,9	10,5	15,5	9,3	256,9	347,4
Срочные депозиты	22 375,6	23 381,1	26 038,1	17 474,1	33 616,1	29 945,2	27 251,5	28 842,4	21 102,5	42 853,7	31 189,7	39 391,9	343 461,9
в том числе: в белорусских рублях	20 194,1	20 450,5	20 286,8	14 390,0	30 465,7	24 053,3	23 727,4	25 393,0	17 702,1	36 094,2	27 673,2	28 398,8	288 829,1
в иностранной валюте	2181,5	2930,6	5751,3	3084,1	3150,4	5891,9	3524,1	3449,4	3400,4	6759,5	3516,5	10 993,1	54 632,8

Сохранность и возврат вкладов гарантируются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

В газете «Звязда» № 243 от 21.12.2007 года в информации о продлении вклада «Особый» ОАО «АСБ Беларусбанк» год «2008» читаться «2007».

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 29.10.2007 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

МАЯ СЯМ'Я — МАЯ ГАРМОНІЯ

2008 год абяцае стаць Годам сям'і! Беларускі саюз жанчын звернецца з такой прапановай да ўрада.

Паводле слоў старшын Беларускага саюза жанчын Надзея ЕРМАКОВІЧ, грамадская арганізацыя ўсім сваімі дзеяннямі спрыяе абароне сям'і, умацаванню яе прастыку, здароваму жанчын і дзяцей. А ў наступным годзе БСЖ плануе больш пільную ўвагу звярнуць і на татаў.

Сапраўды, сям'і бываюць розныя: напрыклад, шматдзетныя (іх у нас каля 60 тысяч), з адным дзіцем (каля 60 працэнтаў ад агульнай колькасці), няпоўныя (іх колькасць значна вырастае ў апошнія два гады), прычым сам-насам з дзельмі застаюцца не толькі матулі, але і таты, якія часам з велізарным цяжкасцямі адстойваюць свае пра-

вы і пра якіх даволі рэдка заходзіць гаворка. На жаль, няма пакуль у нас ні Беларускага саюза мужчын, ні Го- да бацькі, ні Дня бацькі. Калі гаварыць пра той жа Дзень бацькі, які існуе ў многіх развітых краінах, у Беларусі яго ініцыяторыя, зноў жа, як і з многімі іншымі «сямейнымі ідэямі» выступаюць уласна жанчын. Нічога, пакрысе мы прыйдзем да ўсведамлення бацькоўства як да каштоўнасці, не меншай за каштоўнасць мацярынства. І Год Сям'і таму паспрые. З новага года, да наймальнік, згодна з заканадаў- ствам, абавязаны прадастаўляць падатк вольнасць на догляд дзіцяці. Такім жа, нагадаю, наймальнік будзе вельмі карысным. Не скарэц, што думка члена Беларускай асацы-

яцы шматдзетных бацькоў Сяргея БУЛАЯ, для таты вельмі карыс- на пабыць у дакрэтным вольнасці — гэта збліжыць яго з сям'ёй.

Таты часта атаясамліваюць сябе са здабыткамі і рэдка — з бацькамі як яны ёсць, адзначае псіхатэрапеўт у галіне гендарнай палітыкі Міхаіл ДЗЕРНАКОўСКІ. Паводле яго слоў, кожны чалавек будзе сваю сям'ю на двух «кітах» — тых каштоўнасцях, якія вынес з бя- лярэцкай, бацькоўскай сям'і і тых, якія культывуюцца ў грамадстве. З гэтага пункту гледжання, кажа Мі- хайла, пазітыўна, скіраваная на сям'ю сацыяльная рэклама і аб'я- шэнне таго ж Дня Бацькі могуць быць вельмі карыснымі. Не скарэц, што паспяхова ў бізнэсе і адзіно-

кая асоба значна праірае той, якой ёсць каму адрыццця, з кім раз- дзяліць свае невяселія трывягі, ня- значныя падзенні. У апошнім выпадку можа не схаліць зорку з не- ба, але адчувае сябе гарманічна. Быць шчаслівым ад таго, што выхаваў дзяцей, якія, як гэта ні ба- гальна прагучыць, дагледзяць ця- бе ў старасці.

Сямейная гармонія — пані ка- рызная. І таму ў нас пакуль шмат сірот пры жыццях бацькаў і шмат адзінокіх бацькоў, кінутых сваімі дзесцямі. І Год Сям'і таму, напэ- рва, будзе падамою і над тым, што да паловы жыхароў 135 дамоў-ін- тэрнатаў для старасталых людзей — гэта менавіта вышэйзгаданыя бацькі. Адзінокія не бяглічаны, а маральныя... Дпутат Палаты прадстаўніц Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Іры- на АЛЯКСАНДАВА ўпэўнена, што наслела патрэба ўводзіць норму аб адказнасці дзяцей за догляд састар- злых бацькоў з дапамогай вы- плат аліментнаў. Норма такая калі-не- будзь, хутчэй за ўсё, будзе пры- нятыя, але Год Сям'і расшчэпае вось-вось, і не варта, здаецца, губ- лясць каштоўны час, адведзены кожнаму з нас на будніцтва ўлас- ной гарманічнай... «ячэйкі».

Святлана БАРЫСЕНКА.

Працаваць для людзей і дзеля людзей — ці ёсць у жыцці нешта больш вартнае?

Калі верыць календарам, дні цяпер самыя кароткія... Але ж, згадзіцца, да астатку запойныя перадавагодны мітуснёў: трэба разлічыцца з даўгамі, купіць падарункі, прыбраць у хаце, паставіць ёлку, трэба, абавязкова, падлісацца на любімыя вы- данні, паслаць віншавальныя паштоўкі...

Напрыканцы снежня на перадсвяточны рэжым работы перай- шло рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Белпошта». Ці- кава — на колькі ў гэтыя дні ўзрос паток карэспандэнцыі?



Фота Алены КІШЧУЧЫ

— Вымушана прызнаць, — кан- статавала генеральны дырэктар прадпрыемства Аляксандра Іванаўна ЧАРНЯК, — што свайго роду аякытажанага попыту на па- слугі паштаткі чакалі трохі раней. Сёлета, мо, надвор'е не тое, мо, настрой... Факт, што мы ўжо сталі хвалявацца: паштоўкі, які быццам, раскупляюцца, заказы, у тым ліку на нашы падарункі ад Дзеда Ма- роза прымаюцца, а вост паток карэспандэнцыі, калі і павялічваюцца, то зусім не на шмат... Толькі пасля 20 снежня усё вярнулася на кругі свае — пайшлі пасылкі, гра- шовыя перадавы, валам, можна сказаць, — пісьмы, паштоўкі...

— «Белпошта», трэба разу- мець, да гэтага валу загадка рыхталася? — Безумоўна. Па традыцыі ўжо да Новага года, Калыдаў сёлета прымеркавана каля 70 сюжэтаў ад- крытанай прадукцыі. Сярод іх — новыя маркі, 24 віды паштовых на- бораў, 14 відаў маркіраваных кар- так...

Дарчы, на іх, у тым ліку, і до- бра знаёмыя ўсім помнікі архітэкту- ры: Мірскі замак, Віцебская рату- ша, Гомельскі Свята-Петрапаўлаў- скі сабор, Магілёўскі Свята-Ніколь- скі жаночы манастыр... З новава- доўля



ЗВЯЗДА

ЯШЧЭ АДНА ПАДСТАВА ДАРЫЦЬ ПАДАРУНКІ

Навагодняя дабрачынная акцыя «Нашы дзеці» праходзіць з 20 снежня па 10 студзеня. На ранішніх у дзіцячых установах павяваюць прадстаўнікі міністэрстваў, рэспубліканскіх органаў упраўлення і арганізацый, канцэрнаў, банкаў, а таксама грамадскіх аб'яднанняў.

Акцыя «Нашы дзеці» ўжо стала традыцыйнай, — гаворыць Галіна Рудзянкова, начальнік аддзела сацыяльна-педагагічнай работы і абароны дзяцінства Міністэрства адукацыі. — Яна дазваляе прыцягнуць увагу да праблем дзяцінства, дапамагчы і падтрымаць найменш абароненыя катэгорыі дзяцей, якія маюць патрэбу ў асаблівым клопаце і дзяржавы, і грамадства.

Летась у акцыі ўдзельнічала 95 рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага ўпраўлення, канцэрнаў, банкаў і іншых юрыдычных асобаў. Удзельнікі акцыі пабылі ў 127 дзіцячых установах, а таксама ў прыватных і асяпунскіх сем'ях, сем'ях, у якіх выхоўваюцца дзеці-інваліды, дзеці ваюнаў, загінулых пры выкананні службовых абавязкаў, а таксама шматдзетнай сем'і. Усе арганізацыі рэспубліканскага ўзроўню на святковых мерапрыемствах падарылі падарункі на суму больш за 700 млн рублёў.

Дзякуючы акцыі «Нашы дзеці» наш дзіцячы дом вельмі пераўтварыўся, — расказвае Ларыса Волкава, дырэктар Мінскага дзіцячага дома № 3. — У нашых групках у пакоях для гульні з'явілася новая мэбля, шафы дапамагі нам абсталяваць сенсорныя пакоі, кабінеты тэрапіі. У нас 61 дзіця з рознымі псіхічнымі і фізічнымі адхіленнямі, з іх 16 дзетак інвалідаў, таму для нашай установы вельмі важная гэтая кабінеты. Шмат радасці прынеслі дзіцячым цацкі, фанатэка, гульні, магнітныя, відэамагнітофоны і іншыя рэчы. Адносіны паміж намі і шафамі склаліся чалавечыя, душэўныя... У дні акцыі нам дапамагалі розныя арганізацыі. Сярод іх Белінвестбанк, Белпрамбудбанк, Белдзяржстрах, 50-я Гвардзейская эмішанная авіяцыйная ордэна Чырвонага Сцяга база ВПС, Метрапалітэн, а таксама прыватныя прадпрыемствы «Бараўцоў і Салей», «Даман» і «Гіперком Дэвелпмент». Самая вялікая ўдзячнасць для гэтых арганізацый — дзіцячы ўсмішка! Яе можа ўбачыць кожны, хто прыйдзе да нас. І мы заўсёды рады гасцям!

Наталля ТАЛІВІНСКАЯ.



Фота Генярыя СРІМЕНАВА, БЕЛТА

ПАЛЁТ НАД СЦЭНАЙ

У Мінску прайшлі традыцыйныя спаборніцтвы па мастацкай гімнастыцы «Вау Сір». Сёлета гэты турнір праводзіўся ў 10-ты раз, а ўдзел у ім прынялі 250 новых графіяў ва ўзросце ад 5 да 9 гадоў. Гэты турнір — сапраўдны плацдарм для будучых зорак мастацкай гімнастыкі.

НОВЫ ГОД У ЦЕПЛЯНІ

Новы год — сямейнае свята. Па традыцыі яго сустракаюць з самымі блізкімі людзьмі. Пад бой курантаў загадваюць жаданні і вераць, што ўсё загаданае абавязкова збудзецца. А хлопчыкі і дзяўчынкі са Стаўбужскага дзіцячага сацыяльнага прытулку, да якіх заваіталі напярэддні свята прафсаюзныя актывісты БДУ, таксама вераць. Вераць у тое, што наступны Новы год яны будуць сустракаць дома.

З-за дзвярэй даносіцца дзіцячы смех — гэта семнаццаць га-рээ глядзяць свой любімы мультфільм «Ну, пакавай». На прыезд гасцей рэагуюць па-рознаму. Меншыя адрозны прымаюць за сваіх, старэйшыя ж спакойна сядзяць убаку — прыгладваюцца. А Света не стрымалася і заплакала. Яна з братам трапіла ў прытулак да трынаццаці гадоў. Яшчэ п'яна-на-на не асвоілася. Ды і па до-

му сумуе. — Мы, бяспрачна, не ў сілах замяніць дзецім маці і тату, — гаворыць дырэктар прытулку Сяргей Целеш. — Але на працягу шасці месяцаў — гэта выпрабавальны тэрмін для збочыўшых з правільнай дарогі бацькоў — не шкадуем для сваіх выхаванцаў душэўнай цеплыні.

Восем выхавальнікаў працуюць па змянах, бо праца з дзецьмі патрабуе шмат энергіі і сілы. Акрамя таго, тут ёсць уласны псіхолог. — Дзеці ў нас добрыя, клопацца адзін ад адным, — расказвае выхавальніца з чатырохгадова-вым стажам Галіна Васільеўна. Крыўдна за іх. Не іх віна, што бацькі трапілі ў лапы «алкагольнага монстра». Але ўсе свята вераць, што бацькі адумаюцца.

І сапраўды, ваводзе слоў Сяргея Іванавіча, каля 70 працэнтаў дзяцей вяртаюцца ў свае бяла-

гінныя сем'і. Астатнія размяркоўваюцца ў прыватнай сем'і (каля 22 працэнтаў) і інтэрнаты (каля 8 працэнтаў).

Кожныя шасць месяцаў на змену адным дзецям прыходзяць іншыя. Але Новы год няёмка застаецца любімым святам. Напярэддні яго ў прытулак прыязджаюць былыя выхаванцы з прыватнымі бацькамі, школьнікі, студэнты, прадстаўнікі розных грамадскіх арганізацый. І ўсе не з пустымі рукамі.

— А падарункі мы нам прывезлі? — прагучала першае пытанне ў адрас прафсаюзных актывістаў з вуснаў трохгадовай Дашы. Спадзяванні малечы былі апраўданы. Студэнты прывезлі дзецім цацкі, кнігі, канцільярскія тавары. Акрамя таго, прафсаюзныя актывісты падарылі кожнаму саляндкі падарунак. Да віншаванняў студэнтаў далучыліся і прадстаўнікі ўпраўлення па спра-

вах культуры БДУ. Танцавалі і спявалі на імпрывізаванай сцэне ў спартыўнай зале дзіцячы ансамбль танца «Літарыка» і валькальная дзіцячая група «Веселія-ты».

— У мінулы раз Ніна Міхайлаўна (старшыня прафсаюза БДУ, — Н.Д.) калі прыязджала да нас са сваімі прафсаюзнымі актывістамі, паабяцала расказаць аб прытулку беларускім студэнтам-тэатралю, які збіраўся ехаць у Англію, — гаворыць Сяргей Целеш. — А летам, зусім нечакана, англійскі аматарскі тэатр перавёў 18 мільёнаў беларускіх рублёў на рахунак нашага прытулку.

Так як прытулак размяшчаецца далёка не ў новым будынку, раней тут была школа, на ўсе грошы замянілі вокны ў гульніяныя пакоі і спальныя. Таму Новы год дзеці сустрачаць у цеплыні.

Надзея ДРЫЛА.

ВУЧОБА ЦІ ПРАЦА? ШТО БОЛЬШ ВАЖНА?



Васіль, студэнт Белдзяржуніверсітэта, падзарабіць па начах вартаўніком. Праца яму не вельмі падабаецца, але што рабіць. Грошы патрэбныя. «Справа ў тым, што мне не хапае тых грошай, якія выдзяляюць мне бацькі. Я не адзінае дзіця ў сям'і. Да таго ж бацькі працуюць у сельгаскааператыве, атрымліваюць невялікія грошы. А мне ж хочацца і вяртаць грошы, і паесці смачна. Да таго ж мне не хапае грошай на тое, каб завядзіць сваю каханую дзіцячыну ў кіно, купіць яе кветкі... А дзякуючы таму, што падрацоўваю, магу гэта сабе дазволіць. Працую дзве ночы праз дзве. У месці атрымліваю дзесяці 350 тысяч. Мярне гэта цалкам задавальняе. Праўда, на парах трэба спаводзіцца. Атрымліваецца, што ва ўніверсітэце ідэш пасля змены. Не паспяваеш паспаць. А на працы спаць нельга. Могуць матэрыяльна пакараць. Затое ўначы шмат воланды часу, каб падрыхтаваць хатнія заданні да семінара. Многія мае знаёмыя таксама падзарабляюць».

У Сяргея, студэнта БДУІР, трохі іншая сітуацыя. Справа ў тым, што ён вучыцца на платным аддзяленні. Спачатку бацькі самі настольвалі на тым, каб ён вучыцца на платным. Праўда, пазней аразумелі, што не змогуць «пацягнуць» такую суму. Да таго ж аплата за навучанне павялілася. «Бацькі супраць таго, каб я падрацоўваю. Яны лічаць, што мая асноўная задача на сёння — гэта добра вучыцца, атрымліваць веды.

Студэнты часта шукаюць спосаб зарабіць грошай. Прычыны могуць быць абсалютна рознымі. Камусьці не хапае грошай, якія даюць бацькі. Хтосьці проста збірае на нейкую рэч. А некаторыя дапамагаюць бацькам аплачваць вучобу. Як мы бачым, аргументаў пошуку студэнтамі заробку шмат. Мы вырашылі вызначыць усе перавагі і недахопы самых папулярных прац.

агент, кур'ер, прамоўтар, інтэрв'ю-ер, вартаўнік, ахоўнік, грузчык, распаўсюдчык, гандлёвы прадстаўнік, прадавец, паштальён і іншыя.

Як аказалася, ва ўсіх прафесій ёсць як станоўчыя бакі, так і адмоўныя.

ПРАМОЎТАР

Гэта адзін з самых папулярных спосабаў заробку. У чым сутнасць працы? Звычайна трэба стаць у крамах і рэкламаваць вызначаны тавар. Пры гэтым неабходна вельмі ўсімхацца, уручаць паперкі, падарункі... Гэта часовае праца. Справа ў тым, што падобныя акцыі доўжыцца не больш як месяц. Заработная плата — пагадзінная, у сярэднім 1,5 долара ў гадзіну.

Аказалася, што такіх студэнтаў, якія сумяшчаюць вучобу з працай, вельмі шмат. Карэспандэнт «Ч.З.» вырашыў склаці спіс самых папулярных сярэд студэнтаў праца, а таксама разгледзець усе мінулыя і плюсы некаторых з іх. Восць што і прыраўнялі.

ГРУЗЧЫК

Гэта праца, якая патрабуе фізічнай сілы. Не кожны зможа вытрымаць нагрукі і графік. Цяжка, асабліва, напачатку, калі без звычкі будучы балець практычна ўсе цягліцы. Гэтая праца для хлопцаў, дзяўчатам тут няма чаго рабіць. Добра, што заробак больш-менш годны.

АХОЎНІК, ВАРТАЎНІК

Начная праца. Гэта адзін з самых распаўсюджаных варыянтаў працы. Многія яна задавальняе. Днём студэнты ходзяць ва ўніверсітэт, а ўначы падзарабляюць. Аплачваецца надрэна. Бываюць і такія варыянты, калі ахоўваюць, па вялікім рахунку, нічога не трэба. Неабходна проста наяўнасць вартаўніка.

ПРЫВАТНЫЯ ТЭРАПЕЎТЫ

У гэтай працы ёсць свае перавагі. Па-першае, можна працаваць адрозна ў некалькіх месцах, па-другое, — на свежым паветры. Праўда, для многіх з'яўляецца праблемай перададзца псіхалагічны фак-

цыю да 30 працэнтаў. Мінулы — мноства канкурэнтаў.

Пры пошуку працы трэба звярнуць увагу на ўсе навікі, якімі валодаеце. Энергічнасць, жаданне працаваць заўсёды дададуць ачкоў. Праца, якая цалкам задаволіла б студэнтаў, знайсці няпроста. Асноўная праблема заключаецца ў тым, што студэнты абмежаваныя ў часе. Яны не могуць дазволіць сабе працаваць поўную змену. Да таго ж не ўсіх задавальняе заработная плата, а кагосьці — умовы.

Прыдатныя вакансіі можна знайсці ў спецыялізаваных СМІ або ў кадравых агенцтвах. Можна прапрацаваць паглядзець тэматычныя сайты ў Інтэрнэце. Некаторыя раскляіваюць аб явы. Але можна папрасіць крыху іншак. Сёння існуе мноства сайтаў аб працы. Можна на адным з іх зарэгістравацца і пакаці сваю аб'яву з нагоды пошуку падзарабкі. Гэта зручна тым, што ў тэксце аб'явы можна адзначыць неабходную інфармацыю. Напрыклад, тое, колькі вы жадаеце зарабіць, які графік вам больш за ўсё падыходзіць. Пакадзіце свой нумар тэлефона. Магчыма, вам патрэбна будзе кандыдатура. Яшчэ адзін спосаб — цэнтр занятасці. Прычым у многіх ВНУ ёсць уласныя цэнтры занятасці, куды сцякаецца інфармацыя.

Асабіста сам хадзіць у цэнтр занятасці БДУ. І быў прыемна здзіўлены прапанаванымі варыянтамі працаўладкавання. Вакансіі было шмат. Нават самы пераборлівы студэнт мог сабе нешта выбраць.

Кожны студэнт павінен зрабіць выбар і вырашыць, што для яго важна за ўсё: вучоба або праца. Трэба вылучыць нешта адно, і менавіта гэтайму надаць усе сто працэнтаў сваёй увагі. Не, вядома, ёсць і такія ўнікумы, якія могуць сумешчаць і працу, і вучобу без шкоды. Але такіх мала. І часцей за ўсё ў пагоні за грашмамі многія не атрымліваюць патрэбныя веды. Таму праца памятаць: калі вы маеце не такую ўжо і вострую патрэбу ў грошах, то не шукайце працу, а лепш прысячыце гэты час вывучэнню чаго-небудзь карыснага. Справа ў тым, што напрамку застаецца заўсёды, а вось кінгу прычытаць потым ужо будзе нясмат складаней. Не спрачаюся, што ёсць бязвыхадныя сітуацыі, калі ў бацькоў няма грошай, яны не могуць дапамагчы, або за вучобу няма чым плаціць. Тады ўсе пытанні здымаюцца. Але ў любым выпадку выбар заўсёды застаецца за кожным з нас.

Сяргей ДЗЕВЯТЮСЬКІ.

«БОЛЕЙ НІ РАЗУ!!!»

Пасол добрай волі Фонду ААН для развіцця ў Інтэрэсах жанчын (ЮНІФЕМ), лаўрэат прэстыжных міжнародных прэмій, кіназорка сусветнай велічыні Ніколь Кідман адной з першых падтрымала новую Інтэрнэт-кампанію супраць гвалту над дзяўчатамі і маладымі жанчынамі.

— Кожная трэцяя жанчына можа сутыкнуцца з гвалтам і знявагай на працягу свайго жыцця. Гэта абуральнае парушэнне правоў чалавека сучаснасці, — лічыць знакамітая актрыса. Але яна ўпэўнена, што агульнымі намаганнямі можна перамагчы гэту агідную з'яву. Таму Ніколь Кідман заклікае ўсіх неабяжывых людзей падтрымаць Інтэрнэт-кампанію, якая будзе доўжыцца да 8 сакавіка 2008 года — Міжнароднага жаночага дня. Яе мэта — запатрабаваць ад урадаў усіх краін свету зрабіць барацьбу супраць гвалту над жанчынамі сваім прыярытэтам. Бо нягледзячы на тое, што ўжо каля 90 краін прынялі законы супраць сямейнага гвалту, а яшчэ больш краін распрацавалі нацыянальныя планы або стратэгіі адпавед-

ных дзеянняў, гэтыя меры пакуль слаба спрацоўваюць.

У многіх краінах беспаскарэнасць за гвалт над дзяўчатамі і маладымі жанчынамі, хутчэй, правіла, чым выключэнне. Па-ранейшаму там жанчыны баіцца расказаць аб сваім гаротным жыцці, паколькі ведаюць, што правасуддзе не будзе на іх баку. Нядаўна адбылася прэзентацыя даклада ЮНІФЕМ, прысвечанага праблемаці Інтэрнэт-кампаніі. У публікацыі, у прыватнасці, адзначаецца высокая ступень праў у гвалту ў краінах Латвійскай Амерыкі і Карыбскага басейна. Так, на працягу 1990—2007 гг. прыкладна 900 чыліійскіх жанчын былі забітыя сваімі партнёрамі або былымі партнёрамі. На Багамскіх астравах у 2000 годзе амаль палову ўсіх забітых складалі жанчыны.

Між іншым, выкладзення ў дакладзе факты з'яўляюцца вяршыняй айбегара праблем жанчын, якія пацярпелі ад гвалту. На жаль, лічых эксперты ААН, велізарная колькасць выпадкаў застаецца не заўважанай статыстыкай.

Ляаніа ТУГАРЫН.

У ГОСЦІ ДА БОГА ЗІМЫ

Даўным-даўно, мо, тысячы гадоў таму, людзям жылося працей, чым зараз. Не трэба было галаву ламаць, каго чакаць на Новы год — Дзеда Мароза ці Санта Клаўса, якую елку ставіць у хаце — натуральную ці штучную. Ніхто не бегаў па ЦУМах ды ГУМах у пошуках падарункаў для дзяцей, сяброў і знаёмых. Дый наогул, самога Новага года ў нашым сённяшнім разуменні не было: ні курантаў, ні мандарынаў, ні віншавальных паштовак, ні савецкага шампанскага, ні салаты аліўе... Сядзелі прадкі сучасных беларусаў па хатах, грэліся каля вогнішча дый ведалі, што недзе ў лесе жыве брат Перуна — страшны бог зімы Зюзя. І што гэты сівы дзед з доўгай белаай бародой, босы, нізенькі, тоўсенькі, у белым кажуху, без шапкі, з жалезнай булавой ў руках нясе поўную адказнасць за зіму, завіруху, сцюжу ды маразы. Заўле Зюзя, трэсне булавой аб пень — то ўсе маразы трашчаць так, што нос з хаты не высунуць. І нікі гідраметэра-цэнтр яму быў не аўтарытэт...

А сёння людзі пра Зіозю амаль што і забыліся. Ведаюць, што Дзед Мароз жыве ў Вялікім Усцюгу (ці ў Белаежскай Пушчы), Санта Клаўс — у Ляпландыі, а вось дзе жыве (і ці жыве наогул) Зюзя зараз — ніхто не ведае. А ён жыве! І ў нейкіх там Ляп-ландыях, а зусім побач, у беларускім Паазер'і, а дакладней — недалёка ад Паставаў. Ну што, паедзем у госці да Зюзі Паазерскага? Канешне!..

ЗЮЗЯ, ЗЮЗЯ, ДЗЕ ТЫ?

Як кажуць народныя паданні, Зюзя жыве ў лесе і толькі зродку заходзіць у вёскі, каб папярэдзіць іх жыхароў пра суровую зіму або выратаваць ад холоду няшчасную сям'ю. Але ж усе паазерскія лясныя не аблазілі ў пошуках Зюзі, а з'явілі яго за добрай справы папярэджвання вясцоўдзі таксама не льюць выкручкі. Таму тэлефануюць адрозна ў Паставскі цэнтр турыстычных паслуг: «Алё... Алё... Зюзю ведаеце? — Ведаем... І далей мы «злілі» ўсю інфармацыю пра старажытнабеларускага бога зімы.

Дык вось, патрапіць да яго можна ў два шляхамі. Першы: вы сваім ходам (напрыклад, на машыне) дабіраецеся да Паставаў, знаходзіце «Цэнтр турыстычных паслуг», куляеце квітчок за 15 тысяч рублёў, вам паказваюць дарогу, некалькі хвілін — і вы ў Зюзі. Шлях другі: трэба звярнуцца ў сваё мясцовае турыстычнае агенства і спытаць, ці арганізуюць яны экскурсіі да Зюзі.

Паколькі варыянт з асабістым транспартам мяне не задавальняў з-за адсутнасці гэтага самага транспарту, то і па чапу шукаць па Мінску турыстычныя агенствы, што арганізуюць вандроўкі да Зюзі. Такіх было шмат, таму праблемы былі не з адсутнасцю прапановы, а толькі з выбарам аднаго з варыянтаў. Перабраўшы дні экскурсіі і іх кошт, я спыніўся на 35 тысячках у перадакладную надзелю на аднаго чалавека. Плюс узгаданыя вышы 15 тысяч непасрэдна за сусіранне Зюзі.

ДАРОГА, СПАЧНАТКУ СТРАУСЫ — ПОТЫМ ЗЮЗІ!

7.30 раніцы. Наш аўтобус адчалывае ад дзяснетчарэй станцыі «Дружная». Салон запоўнены практычна ўвесь. Прычым дарослых болей, чым дзяцей. Чаму? Бо тата + мама = два чалавекі, а дзіця — адно. Праз мікрафон з групай іта-еца экскурсаводы. Расказвае культурную праграму нашага падарожжа і спрабуе разарвушыць сонныя гасцей Зіозі прапановамі адгавяць загадкі і спяваць песні. Паколькі голас у экскурсавода зычны і магчымае паслаць адгавяць, то бацькі, а потым і дзеці падлючаюцца да гульнія экскурсавода, за што і атрымліваюць святонныя каўпачкі з кардону.

Рухаемся наперад паціху, азіраюся па баках, слухаю баікі пра Мінск, Янку Купалу, Вілейскія вадасховішча... Першы прыпынак — возера Нарач. Выходзім з цёплага аўтобуса і хуценка, каб не змразнуць, фатаграфуемся на фоне «перліны» Беларусі. «Няўжо, чым бліжэй да Зюзі, тым халадней? То што будзе далей?» — пытаю сам у сябе і кльпаю назад у аўтобус, а ў

памяці адкладвае паметку лепей з'ездзіць на Нарач улётку.

Наступны прыпынак — аграка-турыстычны комплекс «Салаўіны гай». Тут мы зноў былі вымушаны выйсці з аўтобуса. Праўда, на гэты раз холад адчуваўся не так, бо ці-канасць перамагла — як жа на марозе будучы выглядзе абячання страусу? Ох, аказалася, што вельмі і вельмі набыла: выглядалі борз-дзенькімі, пільна сачылі за турыс-тамі, відаць, меркавалі, што шыль-дачкі «Страўсцў карміць забароне-на» мы не заўважым. А пацкаваў-шы за бэднымі паўлінамі пры міну-свайой тэмпературы мне і наогул стала цяпла. Хоць экскурсавод і спрабаваў упэўніць, нібыта страу-сам і паўлінаў жывецца ў Беларусі як у выраі, але ў гэта да канца я так і не паверыў. Калі ім так добра ў нас, то чаму з часоў сапраўднага Зюзі яны ў нас не жывуць?..

А вось і Паставы. Спыняюся на плошчы Леніна дый кіруем за экскурсаводам на агляд мясцовых славуцасцяў: старога млына, пала-ца Тызенгаўца, царквы і касцёла. Найбольш уразіў касцёл св. Ан-тонія Падуанскага — сваёй неагатыч-най прыгажосцю і... цяжкім лёсам. Аказваецца, што на гэтым малю-нічым месцы яшчэ ў XVII стагоддзі быў пабудаваны французсканскі ма-настыр. Але ўлады Расійскай імперыі не далі дазволу, матываваныя гэта тым, што ў Паставах няма праваслаўна-га храма. У 1894 годзе праваслаў-ная царква з'явілася. А яшчэ праз некалькі гадоў папярвай цыганіны католікі нарэшце атрымалі права і на будаўніцтва касцёла. Так, у 1904 годзе і з'явіўся касцёл святога Ан-тонія Падуанскага. Але тут прайшла вайна і касцёл быў значна пашкоджаны. У 20-я гады — адбудаваны. Дый ёшчэ экскурсавод. Расказвае куль-турную праграму нашага падарожжа і спрабуе разарвушыць сонныя гасцей Зіозі прапановамі адгавяць загадкі і спяваць песні. Паколькі голас у экскурсавода зычны і магчымае паслаць адгавяць, то бацькі, а потым і дзеці падлючаюцца да гульнія экскурсавода, за што і атрымліваюць святонныя каўпачкі з кардону.

Рухаемся наперад паціху, азіраюся па баках, слухаю баікі пра Мінск, Янку Купалу, Вілейскія вадасховішча... Першы прыпынак — возера Нарач. Выходзім з цёплага аўтобуса і хуценка, каб не змразнуць, фатаграфуемся на фоне «перліны» Беларусі. «Няўжо, чым бліжэй да Зюзі, тым халадней? То што будзе далей?» — пытаю сам у сябе і кльпаю назад у аўтобус, а ў

памяці адкладвае паметку лепей з'ездзіць на Нарач улётку.

Наступны прыпынак — аграка-турыстычны комплекс «Салаўіны гай». Тут мы зноў былі вымушаны выйсці з аўтобуса. Праўда, на гэты раз холад адчуваўся не так, бо ці-канасць перамагла — як жа на марозе будучы выглядзе абячання страусу? Ох, аказалася, што вельмі і вельмі набыла: выглядалі борз-дзенькімі, пільна сачылі за турыс-тамі, відаць, меркавалі, што шыль-дачкі «Страўсцў карміць забароне-на» мы не заўважым. А пацкаваў-шы за бэднымі паўлінамі пры міну-свайой тэмпературы мне і наогул стала цяпла. Хоць экскурсавод і спрабаваў упэўніць, нібыта страу-сам і паўлінаў жывецца ў Беларусі як у выраі, але ў гэта да канца я так і не паверыў. Калі ім так добра ў нас, то чаму з часоў сапраўднага Зюзі яны ў нас не жывуць?..

А вось і Паставы. Спыняюся на плошчы Леніна дый кіруем за экскурсаводам на агляд мясцовых славуцасцяў: старога млына, пала-ца Тызенгаўца, царквы і касцёла. Найбольш уразіў касцёл св. Ан-тонія Падуанскага — сваёй неагатыч-най прыгажосцю і... цяжкім лёсам. Аказваецца, што на гэтым малю-нічым месцы яшчэ ў XVII стагоддзі быў пабудаваны французсканскі ма-настыр. Але ўлады Расійскай імперыі не далі дазволу, матываваныя гэта тым, што ў Паставах няма праваслаўна-га храма. У 1894 годзе праваслаў-ная царква з'явілася. А яшчэ праз некалькі гадоў папярвай цыганіны католікі нарэшце атрымалі права і на будаўніцтва касцёла. Так, у 1904 годзе і з'явіўся касцёл святога Ан-тонія Падуанскага. Але тут прайшла вайна і касцёл быў значна пашкоджаны. У 20-я гады — адбудаваны. Дый ёшчэ экскурсавод. Расказвае куль-турную праграму нашага падарожжа і спрабуе разарвушыць сонныя гасцей Зіозі прапановамі адгавяць загадкі і спяваць песні. Паколькі голас у экскурсавода зычны і магчымае паслаць адгавяць, то бацькі, а потым і дзеці падлючаюцца да гульнія экскурсавода, за што і атрымліваюць святонныя каўпачкі з кардону.

Рухаемся наперад паціху, азіраюся па баках, слухаю баікі пра Мінск, Янку Купалу, Вілейскія вадасховішча... Першы прыпынак — возера Нарач. Выходзім з цёплага аўтобуса і хуценка, каб не змразнуць, фатаграфуемся на фоне «перліны» Беларусі. «Няўжо, чым бліжэй да Зюзі, тым халадней? То што будзе далей?» — пытаю сам у сябе і кльпаю назад у аўтобус, а ў

памяці адкладвае паметку лепей з'ездзіць на Нарач улётку.

Наступны прыпынак — аграка-турыстычны комплекс «Салаўіны гай». Тут мы зноў былі вымушаны выйсці з аўтобуса. Праўда, на гэты раз холад адчуваўся не так, бо ці-канасць перамагла — як жа на марозе будучы выглядзе абячання страусу? Ох, аказалася, што вельмі і вельмі набыла: выглядалі борз-дзенькімі, пільна сачылі за турыс-тамі, відаць, меркавалі, што шыль-дачкі «Страўсцў карміць забароне-на» мы не заўважым. А пацкаваў-шы за бэднымі паўлінамі пры міну-свайой тэмпературы мне і наогул стала цяпла. Хоць экскурсавод і спрабаваў упэўніць, нібыта страу-сам і паўлінаў жывецца ў Беларусі як у выраі, але ў гэта да канца я так і не паверыў. Калі ім так добра ў нас, то чаму з часоў сапраўднага Зюзі яны ў нас не жывуць?..

Што глядзець на святы

Пашанцавала тым, у каго ўвогуле няма тэлевізара ці хто будзе сустракаць Новага года дэляка аб блакітнага экрана. Вось праўда, пашанцавала. Гэтым людзям не давядзецца мучацца выбарам, што паглядзець у святую ночку. Астатнім практычна гарантаваны тэлебачанні — хаацкія пераключэнне каналаў у пошуках чаго-небудзь гэткага, што зачэпіць калі не сядомасць, то хоць бы вока ці вуха...

Паміраць адназначна, на што варта звярнуць увагу, а што ігнараваць, напэўна, не можа ніхто. Але мы спадзяёмся крыху паглядзець працэс выбару. Такім чынам, што глядзець на святы?

ПЕРШЫ КАНАЛ
Скрыжаванне традыцыйнага фармату «агэнчыкаў» і нетрадыцыйнага варыянта — папросту жыць рок-канцэрт. Атрымалася вялікая шоу, у якім, як у гаспадыні ў фірменным салоне, чаго толькі не перамяшана.

31 снежня, у апошні гадзіны года, які адыходзіць, пачнецца канцэрт зорак ачыненнай, расійскай і замежнай поп-музыкі «Першы вышце Беларусі!». Гледзачы пачаюць усяго найлепшага ў 2008 годзе Іна Афанасьева, Дзмітрый Калдун, Аляксей «Сябры», «Беларускія песняры», Аляксандр Ціхановіч і Дзмітрый Папалюка, Пётр Елфімаў, Ірына Дарафеева, Аляксей Хлястоў, Галіна Шышкова і многія іншыя. Спецыяльна гасці — расійскія гурты «Чалсі» і «Токіо», Лада Дэнс, а таксама зоркі еўрапейскай поп-сцэны — выканаўца знакамітай «Ламбады» Каома, Саманта Фокс, Умберта Точы, выканаўцы хіта «Со-со Jambo» трыо «Mr President».

Пасля таго, як праб'юць куранты, на канале стартуе другая частка шоу, для аматараў зусім іншай музыкі — жывы гала-канцэрт праграмы «Музычны плей-оф». На адной сцэне разам з фіналістамі праекта выступіць «Агата Крысіц» і «Лепрыконсы», «Zdob si Zdub» і «Харлі», «Дразды» і «Гурзуф», «Без Билета», «Сярэбраная вясёлка».

Акрамя таго, падрыхтавала сюрпрыз гледзачам праграма «Добрай раніцы, Беларусь» — спецыяльна для навагодняга выпуску быў запісаны арыгінальны музычны нумар у выкананні... саміх вядучых. 31 снежня ранічай вядучыя праспяваюць гумарыстычную версію ўсімі любімай «На Ціхарэцкую састаў адравацца...» — толькі з варыянтам «На Макаеўна каніём даставілі». А што было ў п'сьме і да чаго ўвогуле ўсё гэтая каша заварылася, пакуль сакрэт.

СТБ
Прапануе сустрэць 2008 год з «агэнчыкам». Менавіта ў такім фармаце зроблена святая праграма «Ноч выканання жаданняў». Ідэя не новая, выканаўцы, у пераважнай большасці, таксама добра знаёмыя — проста

гэта ўсё адно добра запатрабаваны спосаб, узяць ды пераспяваць старыя песні на іншы лад. Скажам, удзельнікі гурта «Atlantica» пераўтварылі на здымках у «Modern Talking», Саша Нема замажнуўся ні многа ні мала — на рэпертуар Элтана Джона, гурт «Da Vinci» выканаў хіт Адрыяна Чалентана (як удакладняць злыя рэцы, проста саліст гурта ніякай іншай мовы, акрамя італьянскай, не ведае), «Сябры» пераключыліся на рытмы «The Beatles», Галіна Шышкова адчула сябе Селін Дыэй і г.д.

29 снежня выйдзе ў эфір тэматычны навагодні выпуск папулярнай праграмы «Паспешце!» Удзельнікі — дзве каманды супрацоўнікаў «NETradio» — падзяліліся на паловаў прымеце на «снугурак» і «марозоў» і прайшлі шэраг адпаведных выпрабаванняў на лёдзе — на каньках і з клюшамі, з перакльваннем і падзенямі. Што з гэтага атрымаўся і хто перамог — глядзачы на СТБ. Толькі не забывайцеся пераключыцца на канал часам на рэальнасць, каб сапраўднага Дзеда Мароза не прапусціць...

АНТ
Святуючы першым таксама 28 снежня, калі адбудзецца фінальная праекта «Дзве зоркі-2», і гледзачы тэлефонным галасаваннем вызначыць дзят пераможцаў, каму дастануць два аўтамабілі. 29 снежня выйдзе навагодні выпуск гульты «Адзін супраць усіх», у гэтым жа дзень прыедзе на тэле-носу будзь, а Дзед Мароз з Беларэжскай пушчы, а на месцах удзельнікі даведзюцца паводле і бліснучы інтэлектам удзельнікам і вядучым АНТ.

29 і 30 снежня ў эфір трапіць фінальныя канцэрты «Песні года», на якіх не будзе пераможцаў — усё удзельнікі і без таго прызнаныя публікай лепшымі і любімымі — затое будзе спецыяльна гасці, такія, як Руслан Аляхно, Сяргей, Дзідэюля і «Начыны снайперы». 31 студзеня гледзачы ўбачыць тэлеверсію юбілейнага канцэрта Анатолія Яромленкі, дзе таксама хапае сюрпрызаў і гасцей, ад Даміса Русаса да Веркі Сярэдзючкі.

Але галоўным святковым праектам, безумоўна, стане шырока анансаваны першы ў Беларусі поўнаметражны музыкі паводле п'есы Янкі Купалы — «Паўлінка а - N E W». Праўда, ад класічнага сюжэту там засталася не вельмі многа, але затое, паводле сцвярджаюць рэжысёра Аляксандра Бутар, захаваныя як лепшыя традыцыі музыкі — лёгкая і вясёлая, так і нацыянальныя каларыт і асаблівасці беларускай культуры. Падзеі «Паўлінкі» разгортваюцца на сучасным эка-курорце «Крынічкі», куды

збіраецца мноства замежных турыстаў. У самай Паўлінкі (салістка «Толлес» Вольга Вайніловіч) у гэтай гісторыі ёсць не толькі жаніх Яўхім Сарока (Георгій Калдун), але і сяброўка Броня (Яўген Смарыгін), якой ворагу не пажадаеш... А яшчэ — каларытныя бацкі Сцяпан і Альжбета Крыніцкія (Сяргей Журавель і Іна Афанасьева), бліжэйшыя сваякі Францішкі і Агата Пустарэвічы (Яўген Лашкоўскі і салістка ансамбля «Бяседа» Тацяна Лазоўская), авантурны ўхажор Адольф Бьюкоўскі (Яўген Булка) і вялікае жаданне выйсці замуж... Усяго ў мюзікле задзейнічаны каля 200 чалавек, а асноўная інтрыга разгорнецца — не паверыце, зусім не вакол Паўлінкі, а вакол прыезджых артыстаў (тут Дзмітрый Калдун даваўся іграць самаго сабе). Карацей, будзе многа забавных сітуацый і абавязкова многа песень, прычым як з класічнага рэпертуару «Сябры», «Песняроў», «Верасоў», так і спецыяльна напісаныя для мюзікла навінак.

ЛАД
Не раскрывае навагодніх ідэй ні за якія бокі вярчэння і скрыні хачэння — але хачэння чуткі, што на самую святую ночку канал папросту закінуў адзін з мінулагавых рэйтынговых праектаў тэлеканала «Расія».

Што тычыцца ўласнага прадукту — тут праявіла знаходлівасць маладзёжная праграма «Шок-олад». Яе вядучыя — «добра следчы» Насця Ганіева, яна ж Шоқ, і арганізавалі першую ў Беларусі раздучку «Шакаладных мікрафонаў». Сабралі беларускіх артыстаў — Аляксея Хлястова, Ларысу Грыбалеўу, Георгія Калдуну, Сашу Нема, Алёну Ланскую, гурты «Харлі» і «Тані-Толкай» ды іншых. Вывезлі на ўсюкі выпадак у санаторый. І правялі ўручэнне сваіх фірменных прэмій: калі артысту удавалася спадабацца суддзям, даставалася яму шляхачка з мёдам, а калі нарываўся на скандал — «падарываўся» на спецыяльна ўстаноўленай «парахавой бочцы». Напрыклад, такое «шчасце» напаткала спявачку Дарыю, Паўла Сыражэжкіна, Сашу Нема. Некаторыя артысты не на жарт перапалохаліся, бо ўдар толькі для навакольных выглядаў смешна, а для таго, хто сядзеў на бочцы, рабіўся вельмі нават адчувальным. Праз што яшчэ даваўся працай артыстам на шляху да «Шакаладных мікрафонаў» — глядзечы 28 снежня на тэлеканале «ЛАД».

Віталей Мацкевіч, ён жа Лад, і «злосны следчы» Насця Ганіева, яна ж Шоқ, і арганізавалі першую ў Беларусі раздучку «Шакаладных мікрафонаў». Сабралі беларускіх артыстаў — Аляксея Хлястова, Ларысу Грыбалеўу, Георгія Калдуну, Сашу Нема, Алёну Ланскую, гурты «Харлі» і «Тані-Толкай» ды іншых. Вывезлі на ўсюкі выпадак у санаторый. І правялі ўручэнне сваіх фірменных прэмій: калі артысту удавалася спадабацца суддзям, даставалася яму шляхачка з мёдам, а калі нарываўся на скандал — «падарываўся» на спецыяльна ўстаноўленай «парахавой бочцы». Напрыклад, такое «шчасце» напаткала спявачку Дарыю, Паўла Сыражэжкіна, Сашу Нема. Некаторыя артысты не на жарт перапалохаліся, бо ўдар толькі для навакольных выглядаў смешна, а для таго, хто сядзеў на бочцы, рабіўся вельмі нават адчувальным. Праз што яшчэ даваўся працай артыстам на шляху да «Шакаладных мікрафонаў» — глядзечы 28 снежня на тэлеканале «ЛАД».

Віталей Мацкевіч, ён жа Лад, і «злосны следчы» Насця Ганіева, яна ж Шоқ, і арганізавалі першую ў Беларусі раздучку «Шакаладных мікрафонаў». Сабралі беларускіх артыстаў — Аляксея Хлястова, Ларысу Грыбалеўу, Георгія Калдуну, Сашу Нема, Алёну Ланскую, гурты «Харлі» і «Тані-Толкай» ды іншых. Вывезлі на ўсюкі выпадак у санаторый. І правялі ўручэнне сваіх фірменных прэмій: калі артысту удавалася спадабацца суддзям, даставалася яму шляхачка з мёдам, а калі нарываўся на скандал — «падарываўся» на спецыяльна ўстаноўленай «парахавой бочцы». Напрыклад, такое «шчасце» напаткала спявачку Дарыю, Паўла Сыражэжкіна, Сашу Нема. Некаторыя артысты не на жарт перапалохаліся, бо ўдар толькі для навакольных выглядаў смешна, а для таго, хто сядзеў на бочцы, рабіўся вельмі нават адчувальным. Праз што яшчэ даваўся працай артыстам на шляху да «Шакаладных мікрафонаў» — глядзечы 28 снежня на тэлеканале «ЛАД».

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

СВЯТОЧНЫ «РАСПРОДАЖ» ПАДРОБАК

3 набліжэннем Новага года ў Беларусі актывізаваліся фальшывамаманетчыкі

Новы год можа стаць для некаторых беларусаў святам са слязьмі на вачах. У тым сэнсе, што літаральна з кожным днём расце рызыка трапіць у пастку асобаў, якія займаюцца падрабкой грашовых знакаў. Як паведаміў падчас сустрэчы з журналістамі выканаўчы абавязкі намесніка начальніка ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі (УБЭЗ) МУС краіны Алег Волкаў, менавіта ў святуючы дні павялічваецца абарот нацыянальнай і замежнай валюты. Што і зразумела. Людзі імкнучыся набываць падарункі. Вось гэты перадсвяточны асяцяк спрабуюць скарыстаць у сваіх злачынных мэтах фальшывамаманетчыкі, каб збыць падрабленныя купюры не вельмі пільным грамадзянам. Напрыклад, калі ў гаспадарыні гэтага года было зафіксавана толькі 9 фактаў збыту падрабленых беларускіх рублёў, то ў лістападзе — ужо 25, а за 18 дзён снежня — 24 такія выпадкі. Найбольш востра праблема фальшывамаманетчыцтва адчуваецца ў сталіцы. Як падкрэсліў намеснік начальніка УБЭЗ МУС Мінгарубкама Аляксандр Шчарбакоў, звычайна за падрабленныя беларускія рублі злачынцы набываюць на рынках мабільныя тэлефоны і бытавую тэхніку. Зрэшты, бываюць выпадкі, калі за фальшывыя 20 тысяч рублёў прайздзействуюць купляючы ў бабалеўскія шклянкі семак, атрымліваюць рэшту сапраўдных грашовых знакаў.

Вырабам несапраўдных беларускіх рублёў, як правіла, з дапамогай камп'ютарнай тэхнікі займаюцца школьнікі і студэнты. Прадстаўнікі міліцыі нагадалі, што ў Мінску ў дзядзеньку момант больш чым 28 тысяч рублёў прайздзействуюць купляючы ў бабалеўскія шклянкі семак, атрымліваюць рэшту сапраўдных грашовых знакаў. Вырабам несапраўдных беларускіх рублёў, як правіла, з дапамогай камп'ютарнай тэхнікі займаюцца школьнікі і студэнты. Прадстаўнікі міліцыі нагадалі, што ў Мінску ў дзядзеньку момант больш чым 28 тысяч рублёў прайздзействуюць купляючы ў бабалеўскія шклянкі семак, атрымліваюць рэшту сапраўдных грашовых знакаў.

ВЫКЛАДЧЫК БРАЎ...

У Віцебску супрацоўнікі ўпраўлення па барацьбе з арганізаванымі злачынствамі і карупцыяй разам з калегамі з Упраўлення камітэта дзяржаўнай бяспекі па Віцебскай вобласці на вуліцы Лазо затрымалі пры атрыманні хабару старшага выкладчыка адной з віцебскіх ВНУ. 39-гадовы выкладчык атрымаў 177 тысяч беларускіх рублёў ад студэнткі той жа ВНУ — жыхаркі Расійскай Федэрацыі.

За «грашовую ўдзячнасць» аб'яцалі станаўчы вырашыць пытанне аб здачы залку. Пракуратура ўзбудзіла крымінальную справу.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.



ФОТА АРХІВА ПРАСЦІГАТА.

у Пінску нядаўна «засваціліся» паддзействуючыя фальшывыя. У працэс «легалізацыі» падрабак нярэдка ўцягваюцца нават малыя дзеці. Алег Волкаў прывёў прыклад, калі ў Тураве пяцігадовы хлопчык прынёс у краву дзве фальшывыя купюры, якімі яго забяспечыў старэйшы брат. А вось падрабленая замежная валюта звычайна збываецца пры незаконных злічках паміж грамадзянамі за дарэгія рэчы. Напрыклад, не так даўно ў Мінску быў затрыманы грамадзянін Расіі, які спрабаваў купіць у нашай краіне на 9,5 тысячы фальшывыя долары аўтамабіль. Дарэчы, амерыканская валюта працягвае ўтрымліваць палым першыства сярод фальшывах, якія выяўляюцца ў Беларусі. За 11 месяцаў гэтага года было раскрыта 1672 факты фальшывамаманетчыцтва. Прыкладна 90 працэнтаў падрабленых купюр вартасцю 5000, 10 000 і 20 000 беларускіх рублёў,

папулярнасці знаходзяцца расійскія рублі. Найчасцей, у Беларусі выяўляюцца падрабленныя купюры вартасцю 1000 расійскіх рублёў. Напэўна расійскай фальшывай спецыяльна тлумачыць тым, што многія беларусы вьязджаюць на заробкі ў РФ і вяртаюцца часам з несапраўднымі рублямі, якімі разлічыліся з нашымі суйчыннікамі тамтэйшых наймальнікаў.

Трэці радок у «фальшывамаманетнай» тэблицы займаюць беларускія рублі. Сёлета выяўлена 207 падрабленых купюр.

Алег Волкаў падкрэсліў, што буйныя цэнтры па вырабе падрабленнай замежнай валюты ў нашай краіне няма. Тэрыторыя ад волі кампанія і незалежна адзельна зладзена наўняў замежнай валютай, што забаронена беларускім заканадаўствам. Калі ж такі аператыўны ўсё ж хтосьці рывуе праводзіць, то лепш правярць грошы ў банкаўскіх установах ці абменных пунктах.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

«ЛІКВІДАЦЫЯ» З БЕЛАРУСКИМ НАЛЁТАМ

Пасляваенныя падзеі, якія кіпелі ў Адэсе, зацягвалі гледзачоў серыялы ў многіх краінах: людзі здзіўляліся, захапіліся, перажывалі. Але адзін чалавек з Беларусі мог глядзець фільм спакойна і зусім не перажываць. Таму што ён і так ведаў, чым усё скончыцца. Гэта Вячаслаў Бандарэнка, чалавек, які ўвогуле ведае ўсё пра «Ліквідацыю» — ён яе напісаў.

Раман «Ліквідацыя», які быў створаны паводле сцэнарыя, з'явіўся ў кніжных крамах краін СНД. Але вядома: кінагісторыя — гэта адно, а кіна — зусім іншае. Нават пра адны і тыя ж падзеі два гэтыя мастацтвы могуць расказаць па-рознаму. Па-рознаму прадстаўляць разнапланную Адэсу, нават з розных пунктаў гледжання могуць разглядаць вызваленне горада ад бандыцкай уварожанні. Але адкуль пра ўсё гэта можа ведаць малады чалавек з Беларусі? Можна, калі ён таленавіты, уважлівы і мэтанакраўны. А галоўнае, захоплены справай, якія робіць. Вячаслаў Бандарэнка ўвогуле творчы чалавек, ён здольны на многае: пісаў і стваў песні ў гурце «Чахаў», яго голас можна чуць па радыё, дзе ён працуе дыджэем. І ў яго яшчэ хапае часу пісаць кнігі. Дарэчы, «Ліквідацыя» — дэляка не першая з іх. І хоць з'явілася зусім нядаўна, цікавацца да яе ўжо вялікая...

— Як вас знайшла «Ліквідацыя»? У чым для вас быў інтарэс да гэтага праекта? Напэўна ж, з'яўленне кнігі — яго частка, прадуманы камерыцыйны ход...
— З'яўленне адначасова з раскручаным серыялам яго навізацыя — правіла для сучаснага кінабизнесу. Асабіста я не бачу нічога дрэннага ў тым, што глядзачы падрабкі кінагерояў на экране, захоўваючы ў памяці тым самым, чакаючы раз з ім яшчэ раз на кніжных старонках. Яны больш, што раманы і серыялы «Ліквідацыя» дастаюць істотна адрэзанаюцца адзін ад аднаго. Так што калі выведзеце пра прапанавана менавіта за гэты праект, я з задавальненнем пагадзіўся.

— Ці была ў вас свабода як у аўтара кнігі? І калі ёсць ужо гатовая гісторыя, ці мае права аўтар кнігі на ўласныя думкі, некаторыя сюжэтныя лініі, якіх няма ў фільме?
— Ступені маёй свабоды можна было толькі пазайздросціць. Я сустракаўся з вядучымі прадзюсарамі фільма, праглядаў з ім ужо гатовыя серыі. І ў некаторых месцах гаварыў ім: «Выбачайце, так, як гэта знятае, я пісаць не буду. Таму што такога ў рэальнасці проста не магло быць». У выніку мы прайшлі да згоды — раманы будзе напісаны так, як я лічу патрэбным. У выніку, напрыклад, уся «лірыка», якая ў фільме была наменавана толькі пункцірамі, цалкам справа маіх рук. Гэта і біяграфія Гоцмана, і яго раман з Норай, і лінія маршала Жукава, і шмат чаго іншага.

А вось вярзасам галоўнага злодзея Акадэміка я проста ганаруся. Калі ў фільме матывыя яго дзеянні вызначана крайне слаба — там ён проста абстрактны вораг, які невядмома як «зацясаўся» ў нашы шэрагі, — то ў кнізе ў яго эфектная біяграфія: ён сын белага афіцэра, сам выспіўнік кацэдка корпуса, які помсціць Савецкай уладзе за сваю сям'ю. І, дарэчы, многія чытачы падкрэслівалі, што канцоўка фільма пакуль і ў недадзельні і менавіта дзякуючы іху ману яны змаглі ў чымсьці зраўнаважыцца Акадэміка. Ён атрымаўся зусім неадначаснавым героем.

— Колькі часу пайшло на напісанне «Ліквідацыі»? Ці бачылі вы дагэтуль серыялы, яго эпізоды? Ці ведалі, хто выконвае ў ім галоўныя ролі? Апісвалі іх, ці ўсё-такі тыя асобы, якіх уяўлялі самі? Увогуле ці цікава глядзець фільм паводле гэтай гісторыі?
— Праца над раманам заняла каля паўгода. Калі ўлічыць час, які я патраціў на вывучэнне розных



фільм выйшаў на экраны 19 верасня 1947 года. Ці яшчэ такі: ваенны ўрач Арсеній пятаўцаў ў Крэчатава, ці не памятае ён інтэнданта першага ранга Шаміна, які патрапіў пад суд у 1943 годзе на другім Беларускам фронце. Крэчатаў адказвае, што не памятае. І нічога дзіўнага ў гэтым няма: званне «інтэндант I-га ранга» адміналаў яшчэ ў сакавіку 1942-га, а ў 2-м Беларускай фронце быў створаны ў ліпені 1944 года. Памылка за памылкай...

Але ў асноўным у фільме сустракаюцца не ляпы, а дробныя недакладнасці, якія звязаны са спецыфікай кінавытворчасці. Напрыклад, на экране ездзяць «бывцы» машыны, якія патрэбныя. Але ўважлівы гледзачы заўважыць, што выпущаныя яны ў 1947-м ці 1948 годзе. Узагадароды ў Гоцмана не адпавядаюць франтам, якія ён прайшоў, да таго ж на кіцелі яны месцяцца няправільна. І гэтак далей. Але асабіста мне такія дробныя памылкі зусім не перашкаджаюць ўспрымаць серыял як адзінае цэлае, што можа вельмі захапіць. Урэшце, гэта мастацкі фільм, а не дакументальны.

— Да пытання пра ўласныя кнігі. У вас былі сур'язныя рэчы. Пра што б самі хацелі яшчэ напісаць? Цікава, якая ваша кніга прадаецца ў ЗША за 29 долараў? Чым бы вы хацелі здзіўніць тых, хто цікавіцца кніжнымі навінкамі ў Беларусі?
— З вашага пытання зразумела, што «Ліквідацыю» вы лічыце «несур'язным» творам. Насамрэч, я вельмі ёю ганаруся — кніга атрыманая, я вельмі погляд, яркая і каларытная. Я мялі палюбіў герою, які ў пэўным правам лічы сваім. Гэта мая пятая кніга, і яна далёка не горшая.

Удалай я лічу сваю працу над кнігай «Вяземскі». Гэта біяграфія рускага паэта, які быў блізім сабрам Пукшанкі. Гэтая кніга была выдана ў серыі ЖЗЛ у 2004 годзе. Гэта і самая мая удалая кніга ў камерыцыйным плане — менавіта яна прадаецца ў ЗША, ды і не толькі там. У 2005-м гэтая біяграфія была намінаваная на Усерасійскі літаратурны прэмію імя Льва Талстога «Ясная Паліна», тады ж яна выйшла ў фармаце аўдыёкнігі. Шмат якія расійскія выданні адгукнуліся на яе станоўчымі рэцэнзіямі.

А пра тое, што наперадзе, пакуль напэўна, гаварыць не варта. Цалкам можа быць, што «Ліквідацыя» чакае праект.
— Ці збіраецеся вы працягваць асабістыя стасункі з кіно? Вы ж таксама ўдзельнічалі ў здымках. Спадабалася што ці не? Ці няма ўвогуле жадання напісаць свой сцэнарый і прапанаваць яго, напрыклад, «Беларускі фільму»?
— Што тычыцца здымкаў у кіно, то гэта быў маленькі эпізод у серыяле «Фабрыка грэз» Дзмітрыя Астраханя. Атмасфера, якая панавала на здымачным пляцоўцы, мяне жудасна стаміла. А манера зносінаў рэжысёра з акцёрамі проста адштурхнула. Кіно — гэта яўна не мой свет...

Тым не менш кінасцэнарый я сапраўды нядаўна скончыў. Сюжэт раскрываць не буду, толькі заўважу, што гэта ваенна-гістарычная драма, яе падзеі адбываюцца падчас Першай сусветнай вайны. Але прапануюць яго на «Беларускі фільм» я не збіраюся, таму што ўрад кі мае ў гэтым выпадку разлічваць на годны ганарар і годнае ўважэнне сцэнарыя на экране. Зараз гэты сцэнарый разглядаюць маскоўскія кампаніі «А-медія» і «ЦэнтралПартнершип».

Ларыса ЦІМОШЫК.

УП «Мінскі горадскі центр нерухомости» проводит открытый аукцион № 5-А-08 на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске для строительства капитальных строений (зданий, сооружений)

Вид аукциона: открытый (на повышение цены продажи). Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства капитальных строений (зданий, сооружений). Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 227 от 21.02.2007.

Сведения о предметах аукциона						
Номер лота	Лот № 1	Лот № 2	Лот № 3	Лот № 5	Лот № 6	
Месторасположение земельного участка	водохранилище «Дрозды» (по пр. Победителей)	зона отдыха «Комсомольское озеро»	зона отдыха «Комсомольское озеро»	ул. Ваньковича - Жасминовая (Партизанский район)	пр. Дзержинского - пр. Любимова	ул. Лобанка (между микрорайонами Сухарево-2.3 и Сухарево-6)
Целевое назначение	Многофункциональный комплекс «Виктория»	Ресторан на воде «Каравелла»	Водное игровое устройство	Магазин продовольственных товаров	Многофункциональный общественный комплекс	Многофункциональный культурно-досуговый комплекс
Кадастровый номер	500000000007003789	500000000007003786	500000000007003787	500000000001003740	500000000005003908	500000000006004003
Площадь, га	0,9101	0,3789	0,2819	0,0384	1,0051	1,8180
Характеристика расположенных на участке инженерных коммуникаций и сооружений	Участок свободен от застройки, на участке произрастают деревья подлежащие сохранению	Участок свободен от застройки, на участке произрастают деревья подлежащие сохранению	Участок свободен от застройки	Участок свободен от застройки	Участок свободен от застройки	Участок свободен от застройки
Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории	В соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение объекта (согласно перечню, установленному Мингорисполкомом)					
Срок аренды земельного участка	50 лет	50 лет	50 лет	50 лет	50 лет	50 лет
Срок заключения договора аренды земельного участка	Договор заключается в 10-дневный срок с даты принятия Мингорисполкомом решения о передаче в аренду земельного участка, но не позже 30 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (а в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь - протокола о признании аукциона не состоявшимся), после осуществления всех предусмотренных платежей					
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка (в долларах США)	3 340 067	1 902 078	1 415 138	148 608	4 060 604	6 981 120
Размер задатка ¹ (в долларах США)	167 003	95 104	70 757	7 430	203 030	349 056
Базовая годовая арендная ставка (в долларах США)	300 606	171 187	42 454	13 375	255 829	272 264
Расходы по организации и проведению аукциона, подлежащие возмещению победителями (белорусских рублей)	7 946 850	7 946 850	7 946 850	7 946 850	7 946 850	7 946 850

¹ сумма задатка вносится до установленной даты окончания приема документов для участия в аукционе.

Аукцион состоится **29 января 2008 года в 12.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Уладзімір БЛАГАВЕШЧЫК, кіраўнік ААТ «Лідскі малочна-кансервавы камбінат»:

«НАША ПРАДУКЦЫЯ АДПАВЯДАЕ СУСВЕТНЫМ СТАНДАРТАМ!»

За апошнія гады на Гродзеншчыне многія прадпрыемствы харчовай прамысловасці выпускаюць прадукцыю, якая вылучаецца сваёй якасцю, але і на іх фоне Лідскі малочна-кансервавы камбінат стаіць асобна — прадукцыя прадпрыемства знаходзіцца па-за канкурэнцыяй і не мае нараканняў з боку пакупнікоў.

Але за лепшае будзе паслухаць дырэктара камбіната Уладзіміра БЛАГАВЕШЧЫКА. Дарэчы, да свайго прыходу на малочна-кансервавы ён працаваў тэхнічным дырэктарам на добра вядомым нам прадпрыемстве «Лідскае піва».

— Уладзімір Іванавіч, вы выданні ўзначалілі прадпрыемства, а што гэта для вас азначае?

— Найперш, тое што мне казалі давер. Але разам з гэтым на мне ляжыць вялікая адказнасць за людзей, якія працуюць на прадпрыемстве, за стабільную работу камбіната. За лёлі збоі і наклады, як правіла, нясе адказнасць кіраўнік.

— Бачыце, якое ў вас праводзіцца абнаўленне інтэр'ера адміністрацыйнага корпуса, можна зрабіць выснову, што справы на прадпрыемстве ідуць добра?

— У нас не толькі адбываецца замена вокнаў у кабінетах, але і праводзіцца пастаянная мадэрнізацыя абсталявання ў цэхах, а гэта самае важнае. Без абнаўлення тэхналагічных працэсаў прадпрыемства не будзе стабільна працаваць. Так што мадэрнізацыя для нас з'ява натуральная.

— Некалкі слоў наконіт якасці вашай прадукцыі. Вось вы доўгі час з раніцы былі на дзгустцы — там абавязкова павінен прысутнічаць кіраўнік прадпрыемства?

— Калі я на камбінаце, то на дзгустцы бываю заўсёды і яна ў нас праводзіцца штодня. Там прысутнічаюць: галоўны інжынер, галоўны тэхналаг, начальнік цэхаў, спецыялісты з лабараторыі... Кантроль за якасцю на камбінаце пастаянны, і як бачыце, на сур'ёзным узроўні. Малако неабходна прымаць свочасова, прадукцыя павіна адпавядаць устаноўленым нормам, мець адпаведны смак... І як вы-



У баклабараторыі. Бактэрыялаг Галіна ПІЛЕВІЧ.



Падкрэслена беларускасць назваў мэблі гэтага вытворцы тлумачыцца проста: дырэктар фабрыкі вельмі любіць творчасць «Песняроў», асабліва песню «Александрына», таму першы ж набор назваў, можна сказаць, у яе гонар — а далей традыцыя працягнулася. Зараз толькі ў наборы корпуснай мэблі для спальні «Александрына» — каля 60 найменняў. А ёсць яшчэ «Алеся», «Вераніка», «Купалінка», «Ружана», «Паўлінка», «Яніна», распрацаваныя па галандскім заказе «Валянціна»... І ўсе іх выпускае ЧУП «Ружанская мэблевая фабрыка».

Наша сустрэча з дырэктарам ЧУП «Ружанская мэблевая фабрыка» Валерыем СІДАРАЊКАМ пачалася з абмеркавання прыёмнай навіны. Сёлетня Ружану зноў здзівілі ўсіх — канкурэнтна і патэнцыйных партнёраў — на вясенняй рэспубліканскай выставе-кірмашы «Мэбля-2008». Спецыяльна для Ружанскай фабрыкі была прыдуманая асобная прызвая намінацыя «Крэсла», каб адзначыць прадстаўленую навінку — мадэль «Вээр». За арыгінальнае рашэнне атрымала дыплом яшчэ прыхожая, зробленая абсалютна нечакана — без каркаса. Акрамя таго, калі пару гадоў таму ўдалося атрымаць другі па значнасці дыплом «За высокі тэхнічны ўзровень», то на гэты раз канцэрн «Беллеспаперпрам» з усіх сваіх прадпрыемстваў лепшым назваў ружанскае, і ў прысуджэнні фабрыцы найвышэйшую ўзнагароду — «Сярэбраны елка». Па значнасці — гэта лічыць што «Оскар», толькі ў



Лінія «Vii»



Дырэктар ААТ «Лідскі малочна-кансервавы камбінат» Уладзімір БЛАГАВЕШЧЫК.

нік, наша прадукцыя не забракуюваецца і вяртанна ад заказчыка няма.

— А ўвогуле, як складаюцца адносіны са спажыўцамі — тымі, ад каго залежыць ваша прадпрыемства?

— Мы цесна звязаны з асноўнымі заказчыкамі, спажыўцамі нашай прадукцыі і стараемся, каб яна адразу ж трапіла да іх. У нас цесныя сувязі з заказчыкамі з Расійскай Федэрацыі і сухое неразведзенае малако ў асноўным ідзе туды, але не толькі. Паўны працэнт закупляюць палкі, галандцы, адпраўляюць у Сінгапур, Алжыр... І такі попыт на нашу прадукцыю таму, што яна адпавядае сусветным стандартам, і гэтым сказана ўсё. А што датычыцца малочнай прадукцыі, якая паступае на рынак нашых магазінаў, то людзі да іх прышлі, і зона продажу вырабаў нашага камбіната пашыраецца, частку іх мы адпраўляем на рэалізацыю ў Мінск. Між іншым, у нас не выкарыстоўваюцца стабілізатары і наша прадукцыя на 100 працэнтаў натуральная. Сітуацыя складаецца спрыяльная. І ў пэўнай меры гэта выклікана ростам сусветнага цэнаў на малочную прадукцыю.

— Як я зразумеў, у Лідскага малочна-кансервавага камбіната вельмі светлая перспектыва.

— Скардзіцца не выходзіць, калі рэнтабельнасць 24 працэнты, а чыстага прыбытку павіны атрымаць 12 мільярдаў рублёў. Але каб захаваць канкурэнтаздольнасць прадукцыі і надалей неабходна пастаянна ўдасканальваць тэхналагічныя працэсы.

— Уладзімір Іванавіч, хачу задаць асабістае пытанне наконіт вашага прозвішча, бо вельмі радкае. Вы цікавілі сваім радкам?

— У нашым родзе ніхто не вылучаўся, усе людзі простыя бацька, дзед... родам я з пад Ваўкавыска. А прозвішча, то як кажуць, якое ўжо дасталася ад прадзедаў.

— Як я зразумеў, у Лідскага малочна-кансервавага камбіната вельмі светлая перспектыва.

Гістарычная даведка
Будуўніцтва малочна-кансервавага завода пачалося 19 верасня 1949 года і ўжо праз тры гады завод пачаў працаваць, а ў 1962 годзе прадпрыемства атрымала новую назву — «Лідскі малочна-кансервавы камбінат».

У 1963 годзе закончылі першую рэканструкцыю завода. Узведзены будынак з мантажом халадзільнага абсталявання, кацельня пераведзена на вадкае паліва, расшыраны складскія памяшканні, а ў 1976 годзе адбыўся мантаж ліній па вытворчасці масла.

Устаноўкі і эксплуатацыя аўтамата разліву малочнай прадукцыі ў кардонныя ўпакоўкі «Тэтра-Рэк» была ў 2002 годзе, а праз два гады правялі рэканструкцыю сушыльнай устаноўкі ў цэху па вытворчасці зам'яняльнай неразведзенага малака. Паралельна праводзілася рэканструкцыя і халадзільна-кампрэсарнага цэха.

У 2006 годзе адбылося абнаўленне і сушыльнай устаноўкі ў кансервавым цэху.

Сёння ААТ «Лідскі малочна-кансервавы камбінат» — адзін з найбуйнейшых прадпрыемстваў у малочнай прамысловасці краіны па вытворчасці сухіх малочных кансерваў.

Вытворчыя магутнасці камбіната дазваляюць прыняць на перапрацоўку да 600 тон малака ў суткі.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛИДСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»

ЯКАСЦЬ — ЗАЛОГ СТАБІЛЬНАСЦІ
Калі ў нашых магазінах вялікі выбар малочнай прадукцыі і іх асартымент даволі разнастайны, то вытрымаць канкурэнцыю можна толькі якасцю сваёй прадукцыі, і Лідскі малочна-кансервавы камбінат, як было сказана вышэй, паспяхова з гэтай задачай спраўляецца.

Той, хто пакаштаваў сыры «Клінковы», «Дыетны», «Добрай раніцы» ці мянзас «Правансаль», «Салатны», «Правансаль», «Сталічны», ацаніў іх якасць — тонкі і прыемны смак. Нельга не сказаць добрых слова пра малако «Бярыце», якое вырабляецца без дадання кансервантаў, з натуральнай сыравіны з дабаўленнем кальцыю, ці біфідакефір «Троіцкі» з дабаўленнем канцэнтрату біфідабактэрыі.

А як не ўспомніць пра «Ражанку» ці лячэбна-прафілактычную дабаўку «Біфідобакт». Менавіта гэты прадукт нармалізуе

дзейнасць кішчэніка, яго біяцэноз і асабліва дапамагае пры харчовай алергіі. Прыцягваюць увагу пакупнікоў і такія малочныя прадукты, як «Творожок для сластэн» з вяршамі, сыры з рызнікамі і кургаой, тварог з фруктамі. А той, хто пакаштаваў ёгурты «Татпышка», «Сандра» і «Фруктоўны брыз», не забудзе іх непатурыны смак.

І хоць на прадпрыемстве выпускаецца больш за 70 відаў прадукцыі, галоўны накірунак вытворчасці — гэта сухое неразведзенае малако 25-працэнтнай тлустасці, сухое аб'ястлуцнае малако 1,5-працэнтнай тлустасці і суія вяршкі 42-працэнтнай тлустасці. А за год камбінат вырабляе каля 10 000 тон сухіх кансерваў.

Асноўная частка гэтай прадукцыі ідзе на экспарт у Расію, але яна запатрабавана і ў іншых краінах свету: Германія, Японія, Саудаўскай Аравія, Лібія, Францыя... ды рэспубліках былога Саюза. Такая шырокая географія экспарту гаворыць на карысць прадукцыі, яе якас-

ці. Справа ў тым, што сухое неразведзенае малако мае шырокае прымяненне дзякуючы лёгкасці транспарціроўкі і магчымасці доўгага захоўвання. Напрыклад, пры тэмпературы +1–10° С гэты прадукт можа захоўвацца 8 месяцаў.

Сухое неразведзенае малако мае шырокае прымяненне ў кандытарскай вытворчасці, з яго вырабляюць розныя пажыўныя сумесі для дзяцей і г.д.



РУЖАНСКАЯ МАРКА: РАЦЫЯНАЛЬНА + МОДНА

А яшчэ — прыгожа, камфортна і даступна

...І кантакты пераходзяць у кантакты
Для прадпрыемства гэты кантакт, заключаны на цэлы год наперад — вялікі плюс у сэнсе выканання экспертнай праграмы. Але разам з тым і вялікая адказнасць, і мноства дадатковых момантаў, якія патрабна ўлічыць. Напрыклад, белгія партнёры запатрабавалі фірменнай упакоўкі — маўляў, век кардонных «агорткаў» у Еўропе ўжо мінуў, патрэбна іці ў нагу з часам. Пакуль гэты крок эканамічнага эфекту не прынес, ён, хутчэй, імідажы, абавязковы толькі для часта скрыні стануць звычайнай справай і для Беларусі. «Упакоўка — гэ-

стаўлена прыкладна ў 10 колерах — пераарыентаваны Шэрашаўскі цэх. Яго дзеля гэтай мэты давалася пашырэнне ў камплектаваць сучасным абсталяваннем на суму каля 450 тысяч еўра. Але мала проста паставіць у цэх новыя італьянскія станкі, трэба яшчэ да кожнага з іх знайсці падхож, навучы людзей карыстацца тэхнікай з найбольшай эфектыўнасцю. Дарэчы, адзін з аргументаў настолькі радзі, што ў нашай краіне прадстаўлены ўсяго толькі ў двух экземплярах — але, перакананы дыр-



Крэсла «Вээр»

Спальня «Александрына 2»

Спальня «Валянціна»



Галоўны тэхналаг Галіна ПРЫШЧЭПА.

У любым выпадку попыт на сухое неразведзенае малако расце з кожным годам і ў гэтай сітуацыі Лідскаму малочна-кансерваваму камбінату застаецца толькі трымаць марку сваёй прадукцыі, якая пастаянна адзначаецца на розных узроўнях.

НЕ ВА ЎЗНАГОРОДАХ СПРАВА

Сёння на ААТ «Лідскі малочна-кансервавы камбінат» працуе каля 500 чалавек. Для раённага цэнтру калектыву не было і ад яго зладжанай работы залежыць поспех прадпрыемства. Тут ужо ёсць свае напрацоўкі, традыцыі, дырэктар камбіната пастаянна нацэлявае калектыву на ўдасканаленне выпускаемай прадукцыі. Уладзімір Благавешчык падкрэслівае, што нельга здаваць пазіцыі, нельга губляць давер у спажыўцоў, неабходна іці наперад па ўсіх параметрах. І магчымасці такія ў прадпрыемстве ёсць. Лідскі малочна-кансервавы камбінат — сучаснае канкурэнтаздольнае прадпрыемства, на ўзбраенні якога самае перадавае абсталяванне, а галоўнае, людзі — работнікі камбіната. Яны ведаюць справу і спакойна глядзяць у будучыню. А што датычыцца ўзнагарод, то яны ёсць і будуць.

Прадукцыя камбіната адпавядае ўсім заканадаўчым і спажывецкім патрабаванням і пра гэта сведчыць сертыфікат адпаведнасці №BV/112.05.01.00734, які сцвярджае, што сістэма междженту якасці вытворчасці

на разліве ёгурта працуе Ганна БУКАТКА.



На разліве ёгурта працуе Ганна БУКАТКА.

231300, Рэспубліка Беларусь, Гродзенская вобл., г. Ліда, вул. Энгельса, 116 тэл./факс (01561) 2 33 56, 2 12 44, 2 12 04 E-mail: mkk@mail.lida.by www.moloko.lida.by УНП 500016587

ЧУП «Ружанская мэблевая фабрыка» сардэчна віншуе ўсіх чытачоў «Звядзі», партнёраў, пакупнікоў — з надыходзячым Новым 2008 годам!

Высновы і перспектывы

— Развівалася мы на сёння, я лічу, нармальна. Проста таму, што не стамі на месцы, не апускаем рукі і не чакаем чудаў зверху, а працуем самі, — падводзіць вынікі Ружанскі Мікалаевіч. Гэты год для прадпрыемства ён называе удачным — і ён адзін, Ружанскі райвыканкам таксама залічыў ЧУП «Ружанская мэблевая фабрыка» ў найбольш паспяхова прадпрыемствы. — У нас атрымалася сёлетня, зробім у наступным годзе, тым больш, 2008-ы — год Мышы, а я крэк Мыш як жывы арганізм — кругласутачна, сем дзён на тыдзень. У чатыры змены. А як інакш, калі ў так званы «мэблевы сезон» — пераважна вясенне-зімой — пакупнікі на прадукцыю літаральна ў чэргі выстроіваюцца, да яшчэ на некількі месяцаў наперад... Таксама стабільна.

Дарэчы, раней радавому спажывецкаму Ружанскай фабрыцы можна было набыць хіба толькі ў самым пасёлку Ружаны, ды яшчэ ў сталічным Доме мэблі — калі разгледзець яе сярэд конкурэнтаў. Аднак гэты вясенні выбіў рэалізацыю нашых адзін план-марка кіраўніка прадпрыемства — у Мінску адкрыўся фірменны магазін ЧУП «Ружанская мэблевая фабрыка», назінаца ў якім — усюго 10 працэнтаў, як і ў магазіне пры самой фабрыцы. Пераканана, што гэта не чуткі, можа кожны ахвотнік — завітаўшы на адрас: вуліца Жудро, 35А (тэл. 253 57 05, 253 70 79). «Мы ставім сабыцыйнай вышэй «Мэбля-2008», на майскай выставе ў Мілане, у Маскве і паўсюль, куды ўдасца трапіць, каб сябе паказаць. Марка «PM» таго варта».

У наступным годзе прадпрыемства зноў плануе прадставіць некількі калі не адкрыццё, то знаходкаў у галіне мэблі — на традыцыйнай выставе «Мэбля-2009», на майскай выставе ў Мілане, у Маскве і паўсюль, куды ўдасца трапіць, каб сябе паказаць. Марка «PM» таго варта».

Вікторыя ЗАХАРАВА, Алена ДАЎЖАНОК.

ЧУП «Ружанская мэблевая фабрыка». Ліцэнзія № 12560/1028336 на права здзяйснення рознічнага гандлю (уклучачы асабістае вываз і табачны вываз) і грамадскага харчавання выдана Брэсцкім аблканам на падставе рашэння № 948 ад 19.07.2004 г. тэрмінам на 5 гадоў да 19.07.2009 г.

УНП 200254688.

УНП 200254688.

УНП 200254688.

УНП 200254688.

ЗВЯЗДА 28 снежня 2007 г.

ПЯТНІЦА, 4 СТУДЗЕНЯ

5.35 Серыял «Правінцыйныя страсці»... 6.20, 7.05, 8.10 Добрай раніцы, Беларусы!... 10.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 23.10 Навіны...

1.35 «Сярэбраная калаша-2007»... 4.00 Маст. фільм «Сабака на сене»... 6.15, 17.00 Серыял «Душачка Моніка»... 10.50, 17.00 Серыял «Жанчыны з водарам кава»...

17.00 «Юбілейны вечар Яўгена Петрасяна «60 гадоў у абеда»... 21.05 Баявік «Горац-5»... 23.10 Маст. фільм «Галава ў аблока»...

8.45, 10.45, 13.45 «Гісторыя дзяржавы Расійскай»... 8.50 Камедыя «Яблык разладу»... 10.30, 13.30, 19.30 Падзеі... 10.50 «І зноў Аніскін»...

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.30, 3.00 Навіны... 6.05 «Старыя песні пра галоўнае»... 9.05 «Тэатральны дзень»...

7.00 «Зялёны дом»... 7.15, 10.40, 21.05, 23.35 «Метазапагнэз»... 17.20 Маст. фільм «Зямля Саннікава»...

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння... 8.15 Драма «Маскарад»... 10.20 «Крамлёўскія дзеці»...

9.30, 11.45, 16.45, 20.00 Скачкі на лыжах з трампліна... 10.30 Серыял «Астралаг»... 21.40 Баявік «Анёл-А»...

НЯДЗЕЛЯ, 6 СТУДЗЕНЯ

6.10 Меладрама «Самазванцы паняволі»... 8.30 Альманах падарожжаў... 9.00, 12.00, 15.00 Навіны... 9.10 Арсенал... 9.35 Серыял «Дзядуля май мэр»...

7.00 Камедыя «Чароўная сіла»... 8.05 Мюзікл «Лятучая мыш»... 10.20 «Гарадок»... 11.15 Камедыя «Вусаты нямы»...

11.10 Пакой смеху... 12.05 «Уладар розуму»... 12.35 Маст. фільм «Надзельны тата»... 14.15 Меладрама «Чацвёртая група»...

10.40 Маст. фільм «Мачаха»... 12.15 Ганна Чурныя ў праграме «Запрашае Барыс Ноткін»... 12.45 «Фабрыка думкі»... 13.50 Дзень бусла...

7.00 «Надзельная раніца»... 8.00, 9.00, 16.00, 3.00 Навіны... 9.05 Надзельная прапагандэ... 9.20 Серыял «Сабры»...

6.35 Мультифільм... 7.35 Казка «Варвара-краса, доўгая каса»... 9.00 «Аўтапанарама»... 9.25 «Відавочна прадстаўляе: самае смешнае»...

8.00 Казка «Чаруаінік ізумруднага горада»... 9.05 Серыял «Дэтэктывы з табакеркі»... 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння...

6.55 «Дзённік падарожніка»... 7.30 «Праваслаўная энцыклапедыя»... 8.00 «Жывая прырода»... 8.45, 13.45, 15.15 «Гісторыя дзяржавы Расійскай»...

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь...

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, Т. ПАДАЛІК, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара)...

СУБОТА, 5 СТУДЗЕНЯ

6.45 Удачная папка... 7.00 Мультифільм «Санта-Маўс і Пацук-Алень»... 7.35, 13.30 Чароўная планета Франца Харары... 8.30 «Самейны альбом»... 8.45 «Мільён пытанняў аб прыродзе»...

9.00 «Мар, дзейнічай, будзь!»... 9.30 Маст. фільм «Шоў стагоддзя»... 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці»... 12.00, 23.30 Маст. фільм «Жыццё Дон Кіхота і Санчо»...

7.35 Казка «Садко»... 9.05 Серыял «Дэтэктывы з табакеркі»... 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння... 10.20 Маст. фільм «Граф Монтэнегра»... 10.50 «Ці зноў Аніскін»...

6.50 Мультифільм... 7.55 Фільм-казка «Блукаючы агеньчык»... 8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны... 9.05 Серыял «Сабры»... 9.40 Маст. фільм «Формула каханя»...

9.00, 18.30 «Навіны кіно»... 9.05, 23.30 «Метазапагнэз»... 9.10 «Клуб 700»... 9.30 Мультипарад... 9.55 «К-гульня»... 10.00 «Каралі муай тай»...

9.30, 23.00, 2.30 Ралі. Ралі-рэйд Дакар... 10.30, 13.30, 16.00 Бятлон. Кубак свету... 11.30, 15.00 Горныя лыжы. Кубак свету... 12.15, 20.00 Скачкі на лыжах з трампліна...

БЕЛІНЮРКОЛЛЕГІЯ

разысківае родзественніков умершых за граніцай:

- 1. ГАВРИЛЕНКО Николая, родившегося в первой половине 20-го века.
2. УЛЬЯНЧЕНКО/УЛАЧЕНКО Пелагеи, родившейся в конце 19-го века.
3. КУРРЕ Нины, родившейся в первой половине 20-го века, ее отцом был Курешов Степан...

Лиц, котрым чак-либо известно о судьбе возможных родзественников указанных граждан, просим обратитсья в Белініюрколлегію по адрэсу: 220100, г. Мінск, ул. М. Богдановіча, 70. Тел. 8 (017) 286 78 16; 334 45 08. Факс 8 (017) 334 62 31.

БЕЛАРУСКІЯ ПРЫВАТНЫЯ ГЕРБЫ

Лада. У чырвоным полі срэбная падкова гамаі ўніз, на ёй залаты крыж кавалерскі. Па правым баку страла срэбная на канечнікам уніз, такая ж страла злева, пад імі два роўныя турныя.
Ладдзя. У чырвоным полі залатая лодка. Гербам ЛАДДЗЯ карысталіся: Асіповіскі, Асіповіцкі, Бараноўскі, Білевіч, Бянецкі, Выганоўскі, Высоцкі, Вянгерскі, Герман, Гзюскі, Глэмбоцкі, Глінскі, Гінаіскі, Гурка, Гурскі, Закрыўскі, Здыяўскі, Іваноўскі, Кабылінскі, Кавэцкі, Камарніцкі, Касоўскі, Клякоўскі, Крачкоўскі, Ляхавіцкі, Ляховіч, Маслякевіч, Машынскі, Міхальскі, Пянткоўскі, Рацкоўскі, Раўкоўскі, Раўкоўскі-Лось, Рэчыцкі, Слупскі, Смагарэўскі, Смігельскі, Сулкоўскі, Шкленік.
Ларыса. У чырвоным полі два срэбныя лемкі стаячы, лязом направа і налева. Гербам ЛАРЫСА карысталіся: Даманскі, Зданоўскі, Унучак.
Лебедзь. У чырвоным полі на залёнай мураве срэбны лебедзь, направа абвернуты. Гербам ЛЕБЕДЗЬ карысталіся: Абадовіч, Багдановіч, Багдановіцкі, Баркоўскі, Бельскі, Бжасніч/Беразніцкі, Брантка, Буйніцкі, Бутрымовіч, Барнацкі, Ваенскі, Вайткewіч, Валадкевіч, Валчанскі, Ванковіч, Вянцывіч, Гарбачоўскі, Гаўшчкі, Груздніцкі, Гурскі, Дукшыцкі, Латушкі, Дунін, Дунін-Баркоўскі, Дунін-Маршынскі, Дунін-Суплюгаскі, Жалігоўскі, Жукоўскі, Жуховіч, Завіша, Завасціцкі, Залескі, Зарэмбіцкі, Казельскі, Камароўскі, Касперскі, Краеўскі, Капусцінскі, Кудрэвіч, Куневіч, Куніцкі, Кунцавіч-Княстовіч, Лышазылоўскі, Маеўскі, Махэйка, Маркewіч, Марцінкевіч, Матусевіч, Матушэвіч, Няроцкі, Петрашкевіч, Петрушэвіч, Пялецкі, Радзіловіч, Раецкі, Ратніцкі, Садкоўскі, Сакалоўскі, Сасулч, Сівіцкі, Станілевіч, Стацкевіч, Студзінскі, Сямашка, Тамашэвіч, Танаеўскі, Трціцкі/Трацінскі, Урбан, Урбановіч, Урбанскі, Шаміт, Шастаковіч, Шостак, Юндзіл.
Віншую сваіх дарагіх калег Веру Іосіфаўну ДЫДЫШКУ (разам вычыліла) і Мікалая Аляксандравіча ТАМАШЭВІЧА (адлачывалі ў санаторыі «Бяляжыца») з надыходзячым Новым годам і Калядамі. Жадаю добрага здароўя, радасных дзён!
Эмілія Іванаўна.